

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 282 5328)
ПАНЯДЗЕЛАК
4
ЛІСТАПАДА
1935 г.
Год выдання XVII

„Мы стаім за мір і адстойваем справу міру. Але мы не баімся пагроз і гатовы адказаць ударам на удар падпальшчыкаў вайны“ (СТАЛІН).

Няхай жыве савецкая палітыка міру!

(З лозунгаў ЦК ВКП(б) да XVIII гадавіны Вялікай пролетарскай рэвалюцыі ў СССР)

За высокую якасць валакна

Багатыя даходы атрымаюць сёлета нашы калгасы ад ільну. Дзесяткі калгасаў БССР атрымліваюць за лён па 30, 40 і больш тысяч рублёў. Дзяржава робіць аплату валакна па новых ценах, значна павышаных у сувязі з адменай атаварвання ільну хлебам. За тону ільну сярэдняга (дэсятага) нумара калгасам атрымліваюць 1.600 рублёў, замест 580 рублёў летась.

Дакладнай і ўзорнай апрацоўкай ільну б'юць магчымасць розка павысіць нумарнасць валакна. Дзяржава штотра адпачвае кожны цэнтнер валакна, аданы звыш плава. Гэтыя надбаўкі ў плане лічывацца ад 50 процантаў загатоўчай цаны і вышэй за кожны цэнтнер валакна, аданы звыш плава, пры кантрактнай норма адачы да 1,5 цэнтнера з гектара. Гэтыя надбаўкі вырастаюць да 200 процантаў пры перавыкананні плана, калі калгас дае з гектара звыш 3,5 цэнтнера. Гэта значыць, што пры сумленнай рабоце ў барацьбе за высокі ўраджай і высока якасную апрацоўку калгас за кожны звыш плана аданы цэнтнер валакна атрымлівае па 480 і больш рублёў.

Практыка першага месяца года тавар ільновалакна паказвае, што не ўсюды раўняна арганізацыя даялі да ведама калгаснікаў і калгасаў тэа вылікі ільготы, якія прадастаўляюцца ім дзяржавай пры выкананні кантрактнай нага дагавору высокім валакном і наогул пры перавыкананні ільну плава. Чарвеньскі пленум ЦК ВКП(б) звярнуў асаблівую ўвагу ўсіх партыйных арганізацый, што сёлета пры выкананні плана ільноватовак галоўнае аддаецца якасці ільновалакна. Справа не толькі ў колькасці выкананні плана. Справа ў тым, каб кожны раён выканаў план па даведзенаму да яго сярэдняму нумару ільновалакна. Цялы рад сігналаў з раёнаў гаворыць аб тым, што гэтыя ўказанні партыі і ўрада не ўсюды выконваюцца. Якасці валакна не аддаецца належнай увагі.

Бешанковіцкі раён па колькасці аданага валакна займае адно з першых месцаў у БССР. Але, маючы па заданню для раёна сярэдні нумар 9,5, у Бешанковічах адаваемы лён пагаршаецца з кожнай пятціднёвай. Круглянскі раён мае па заданню сярэдні нумар 10,5, а адае валакно нумарам 8,8. Сіроцінскі раён павінен адаваць па плану 9 нумарам,

марамі пнякку кельга было прыняць. Калгас адае ільновалакно 6 і 7 нумарамі, холь траста ў калгасе высельжасная Ці арабі што старшыня калгаса — член партыі т. Пікус і яго намеснік па ільну Еўдакімаў, каб палепшыць якасць апрацоўкі ільну? Яны нічога не арабілі і арабіць не маглі, па той простае прычыне, што самі заахвочваюць пагоно за тэмпамі, абм толькі хутчэй адрапартаваць аб выкананні плава.

Па якасці трасты ў калгасе «Чырвоная кветка», Самалевіцкага сельсавета, Касцюковіцкага раёна, мяна было-б сёлета здаць валакна 15 і 16 нумарамі. А адаюць валакно толькі 10 нумарам. Калгасніцы дагэту нічога не ведаюць аб уздзеянні новай сістэмы аплаты працы па кілоумарах. Па-ранейшаму валакно адаецца па вазе, па колькасці, без усякай увагі на якасць.

БССР выканала на 1 лістапада план адачы валакна сялянскай апрацоўкі толькі на 26,7 проц. Большасць раёнаў БССР адалі валакно толькі на некалькі дзесяткаў процантаў свайго плава. І ўжо на першай стадыі адачы валакна калгаснікі з цалага раду раёнаў панеслі ўжо дзесяткі тысяч рублёў страт на нізкай нумарнасці ільновалакна.

Сенненскі раён адае валакно ўсяго толькі на адзін нумар ніжэй свайго плава. А чалгасы раёна ў выніку гэтага за першы месяц ільноватовак панеслі 30.390 рублёў страт. На зніжэнні якасці валакна на 1,3 нумара калгасы Чэвусянскага раёна панеслі 24.598 рублёў страт; калгасы Бешанковіцкага раёна страцілі 23.800 рублёў, Дрысенскага раёна — 10.872, Круглянскага раёна — 15.245, Шклоўскага — 15.200 рублёў.

Дзесяткі і сотні тысяч рублёў страт панеслі калгаснікі БССР, адаючы валакно нізкай якасці. А ці растлумачылі кіраўнікі партыйных і савецкіх арганізацый гэтых раёнаў усім калгаснікам і калгасніцам усю шкоднасць ігнаравання якасці валакна? Ці прававалі рэдакцыі газет гэтых раёнаў холь-бы на прыкладзе аднаго калгаса паказаць, колькі соцень і тысяч рублёў страт ён панёс у выніку адачы валакна нізкай нумарнасцю?

Барацьба за кілоумары, за высокую якасць валакна не стала ў цэнтры увагі раённых арганізацый. Калгасам не растлумачылі што выкананне плава па вазе не азначае яшчэ выкананне ўзятых на сябе абавязальстваў

У „КАМІТЭЦЕ 18-ці“ ЛІГІ НАЦЫИ Санкцыі супроць Італіі ўступаюць у сілу

ЖЭНЕВА, 2 лістапада. (БЕЛТА). «Вялікі камітэт» па каардынацыі (так званы «камітэт 18-ці»), які сабраўся сёння ўвечары пад старшынствам Васконселоса, пастанавіў, што эканамічныя санкцыі супроць Італіі павінны ўступіць у сілу з 18 лістапада. У рэзалюцыі канстатуюцца, што 30 дзяржаў — членаў Лігі нацыі узялі меры фінансаванага бойкоту Італіі і 10 дзяржаў згодзіліся ўжыць такіх-ж меры. Камітэт па каардынацыі запрашае ўсе ўрады арабіць усё неабходнае, каб фінансавыя санкцыі ўступілі ў выдчыную сілу не пазней 18 лістапада.

На тым-жа пасяджэнні араблены рад важных пасляў. Французскі міністр замежных спраў Лаваль заявіў што Францыя будзе лаяльна ўжываць пакт Лігі. У той-жа час ён лічыць даўтам дабіцца «падобнага вырашэння канфлікту». Французскі і брытанскі ўрады згодзіліся супрацоўнічаць у гэтай галіне Францыя — гаварыў далей Лаваль — абавязвае да гэтага аб дружбе, надпісаным з Італіяй 7 студзеня 1935 г.

Міністр замежных спраў Англіі Хор заявіў: «Мы былі вымушаны ўжыць гэтыя меры з пачуццём найвялікшага жалю. Калі Ліга хоча захаваць свой уплыў, калектыўныя дзеянні немінуць. Наша мета паскорыць канец вайны». Далей Хор заявіў што поўнасцю ўжывае заяву Лавала. «Ніхто не можа прадабчыць — сказаў Хор, — ці будзе удачнай ці не нагна спроба знайсці базу для вырашэння канфлікту». У заключэнне Хор падкрэсліў, што кампраміс павінен быць прымаальны для Італіі, Абсініі і Лігі нацыі.

Бельгійскі прэм'ер Ван Зеланда прапанаваў, каб Ліга нацыі ў асабе данага схода дала англійскаму і французскаму ўрадам мандат на адпуканне кампрамісу, прымаальнага для Італіі, Абсініі і Лігі нацыі. Зраумела, гэтыя пошукі павінны, на думку Ван Зеланда, адабывацца пад кантролем Лігі.

Выступленне тав. ПАЦЕМКІНА

Савецкі дэлегат тав. Пецькін выступіў з наступнай гавар: «Я беру слова, каб адначыць астаноўчае значэнне намаганняў, прадуленых у рамках Лігі нацыі, для ліквідацыі канфлікту паміж двума роўнапраўнымі, але не роўнымі па сіле членамі міжнароднага аб'яднання. Вайна ў Афрыцы яшчэ не спынена, кроў яшчэ льецца на абсінскай аямлі. Ліга нацыі ўжо асудзіла парушэнне статута, механізм яе прыведзён у рух. Прайдзе некалькі дзён, і ўпершыню за сваё існаванне Ліга пачне ўжываць меры, якія павінны спрыяць спыненню вайны і аднаўленню міру на аснове калектыўнай безапаснасці.

Як першы вопыт, гэтыя меры не паабудлены неадохоў. Тым не менш пры ўмове аднадушнага, поўнага і лаяльнага іх прымянення яны могуць даць некаторы станоўчы рэзультат. Прыняцце іх не абыйшлося без хістанняў і нават пасообных ухіленняў. Аднак, велзарная большасць членаў Лігі пашла на гэта рашуча і хутка. Ажыццяўленне санкцый патрабуе афар. Але мяна цэна можа быць зенадта высокай, малі справа ідзе аб абароне міру? Як відаць, усё пачынаецца разумень, што мір сапраўды непаздальны. Сусветная грамадская думка пачынае ўсведамляць, што няма істотнай розніцы паміж канфлітам аддаленым і блізкім, канфлітам, які адабываецца ў Афрыцы ці ў Еўропе. Ідэа лакалізацыі канфлікту немінуць прыняць да прадастаўлення аргасурау свабоды дзеянняў. Яна супярэчыць прыванню Лігі нацыі і пастойлівай неабходнасці папярэдзіць сусветную катастрофу, ліквідаваўшы яе ў вародку. Самы верны ордэак для гэтага — дзейнічаць неэлементарна і цвёрда.

У канцы пасяджэння старшынствам Васконселоса выказаў думку, што сход павінен прыняць да ведама і адабрыць пажаданне Вялікай пролетарскай рэвалюцыі ў СССР, Польшчы, Малой і Балканскай антант.

ВАЙНА ў АБІСІНІИ



Французскі друк аб планах новага польскага ўрада

ПАРЫЖ, 2 лістапада. (БЕЛТА). Паведамляючы аб планах новага польскага ўрада, варшаўскі карэспандэнт газеты «Журналь дэ дэба» піша, што гэтыя планы «сведчаць аб поўным асуджэнні палітыкі папярэдняга міністэрства».

Як паведамляе газета, важнейшыя мерапрыемствы, прадугледжваемыя новым урадам, зводзяцца к наступнаму:

- 1) рэформа канстытуцыі і назначэння новых усеагульных выбараў;
- 2) палітычная амністыя;

Звезанда, бо яно аднавідае духу і працэдурі Лігі, якая патрабуе, каб магчымасць прымянення заўсёды заставалася адкрытай. На гэтым пасяджэнне закрылася.

4 лістапада збіраецца эканамічны падкамітэт, 6-га — камітэт вясенна-нацпаці. Эканамічны падкамітэт павінен разгледзець пытанне аб забароне вывазу ў Італію нафты, вугалю, жалеза і сталі (усе гэтыя прадукты не значацца ў спісе, які амяшчаецца ў прапанове № 4).

Найбольш цікавым момантам у сёнешнім пасяджэнні «камітэта вясенна-нацпаці» было аднадушнае выступленне раду дзяржаў супроць швейцарскага ўрада, заявіўшага што заахаванне яго ўласнага нейтралітэту патрабуе ўвадзення выбарго (забарона ўвазу) і для Італіі і для Абсініі. Французская дэлегацыя выступіла з рэзкай дэкларацыяй, якая гаворыць што паводзіны швейцараў не сумяшчальны з абавязальствам членаў Лігі нацыі і могуць стварыць небяспечны прэцэдент. Француз былі падтрыманы дэлегатамі СССР, Польшчы, Малой і Балканскай антант.

ЖЭНЕВА, 2 лістапада. (БЕЛТА). Учора ўвечары адабылася сустрэча Лавала з італьянскім дэлегатом Алоізі. Сёння раніцой Алоізі гутарыў з англійскім прадстаўнікам Хорам і ідэнам. У колах, блізкіх да італьянскай дэлегацыі, пастойліва ўказваюць, што ніякіх канкрэтных прапанаў Алоізі не прывёз з сабой з Рыма і што прыехаў ён у Жэневу выключна па запрашэнню Лавала, які хоча трымаць італьянскі ўрад увесь час у курсе ўсіх міжнародных перагавораў, датычных усходне-афрыканскага канфлікту.

ВАРШАВА, 2 лістапада. (БЕЛТА). Непакрой і замшанаасць, алапіўшыя пэўныя колы ўрадавага лагера ў сувязі з роспускам кіруючай арганізацыі «беспартыйнага блока», знаходзяць сваё адлюстраванне ў водгуках друку

Кампазітары БССР на прыёме ў тав. А. Г. Чарвякова

Учора старшыня ЦВК СССР і БССР тав. А. Г. Чарвякоў прыняў дэлегацыю савецкіх кампазітараў. На прыёме прысутнічаў сакратар ЦВК тав. Ляўкоў. У склад дэлегацыі уваходзілі тт. Любан, заслужаны дзеяч мастацтва Залатароў, Туранноў, Іваноў, Тэраўскі, Равенскі, Ефімаў, Палонскі, Аладаў і Шнітман.

Старшыня секцыі кампазітараў т. Любан азнаміў тав. Чарвякова з творчымі поспехамі кампазітараў і планами іх работы. Кампазітары БССР напісалі рад буйных музычных твораў, прысвечаных сацыялістычнаму будаўніцтву і героізму нашых дзён. Імён такіх работнікаў музычнага фронту, як тт. Залатароў, Аладаў, Туранкоў, вядомы за межамі БССР. Маскоўская радыёстанцыя імя Комінтэрна намеріла трансляцыю сюіты на беларускіх тэмы т. Туранкова. Тав. Шнітман напісаў музыку на словы твора М. Горкага «Буравеснік». Тав. Аладаў напісаў вялікую сімфонію на словы паэмы народнага паэта рэспублікі Янкі Купалы «Над ракою Арэсай». Да стагоддзя з дня смерці вялікага паэта А. С. Пушкіна рыхтуецца рад музычных твораў на словы яго твораў.

Пры дапамозе кампазітараў у калгасах і чырвонаармейскіх часціх арганізаваны 25 харавых гурткоў. Цяпер ідзе энэргічная работа па стварэнню арыгінальнай беларускай оперы. Наўнасць у Менску тэатра оперы і балета і кансерваторыі дае ўсе прапашылі для выканання пастаўленай задачы.

Тав. Чарвякоў у сваім выступленні ўказаў, што таварыш Сталін алдае вялікую увагу развіццю музычнай культуры і багацейшага фальклора народаў СССР. Тав. Чарвякоў высунуў перад кампазітарами рад актуальных задач. Ён падкрэсліў, што опера, якую пішуць беларускія кампазітары, павіна быць высокамастацкай і высокакультурнай, каб яна стала адабыткам усяго Саюза.

У заключэнне тав. Чарвякоў звярнуў увагу на неабходнасць большай сувязі работнікаў музычнага фронту з масамі — з калгасамі, фабрыкамі і заводамі, з Чырвонай арміяй, на выкарыстанне ў сваёй творчасці народнага беларускага песеннага фальклору, на арганізацыю выканаўцаў і слухачоў і т. д.

ХОД СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫХ РАБОТ ПА БССР НА 30 НАСТРЫЧНІКА 1935 ГОДА

№ п. п.	Раёны	Здана:		Засяпанна насення	Канані	Сельскае будыльы (калагамі)	Зарэагулёвана будыльы	Іадыта алабана	Іадыта пнякна	Абм. лочана зборнікаў
		Ільноватовак	Ільноватовак							
1.	Менскі	93,8	—	122,0	118,5	100,0	100,2	100,0	89,0	60,2
2.	Касцюковіцкі	92,8	—	100,0	61,9	100,2	100,8	78,9	29,8	85,6
3.	Талачынскі	65,4	101,6	130,0	55,3	103,1	92,1	80,1	85,2	85,6
4.	Сенненскі	65,1	97,4	99,8	—	87,7	85,8	47,8	77,0	70,2
5.	Аршанскі	77,2	111,6	101,2	40,8	99,7	99,3	98,0	69,5	78,5
6.	Церахаўскі	60,2	85,3	101,0	98,8	100,0	95,7	81,6	80,1	100,0
7.	Крычаўскі	49,5	94,2	98,1	—	98,5	93,9	74,8	32,3	84,4
8.	Полацкі	64,5	77,8	101,0	21,8	93,2	75,0	56,2	35,4	91,5
9.	Асвейскі	17,1	81,5	65,8	—	96,2	83,6	44,1	25,3	85,3
10.	Чавускі	30,1	99,3	111,8	114,2	103,4	94,2	54,6	67,1	83,3
11.	Чашніцкі	43,4	100,2	101,4	38,2	91,4	88,7	41,7	49,8	72,7
12.	Пухавіцкі	33,5	90,1	115,0	69,6	99,7	92,6	84,1	75,2	100,0
13.	Горацкі	31,8	90,1	88,2	—	100,0	90,6	91,5	100,0	100,0
14.	Лёвянскі	21,3	82,9	87,8	20,5	91,5	74,5	39,7	56,4	92,0
15.	Меніслаўскі	15,6	86,3	100,0	63,6	90,1	81,0	76,2	24,1	85,0
16.	Ветрынскі	39,9	82,4	105,0	19,2	100,0	78,3	69,0	46,7	92,4
17.	Бешанковіцкі	24,7	81,9	98,2	—	100,7	87,4	59,3	57,2	68,3
18.	Кармянскі	18,9	92,9	95,1	24,5	92,2	78,8	55,5	51,9	84,3
19.	Суражскі	31,5	74,3	90,3	26,3	97,4	81,6	44,0	75,9	85,5
20.	Дрысенскі	16,8	64,9	101,3	—	99,4	100,3	71,1	39,8	85,3
21.	Ленельскі	24,4	75,5	94,0	84,2	92,8	83,9	51,6	41,0	92,9
22.	Хойніцкі	26,8	84,7	106,6	91,4	100,5	94,1	73,2	61,8	87,0
23.	Круглянскі	28,1	75,9	76,4	61,0	113,6	77,5	66,8	74,9	100,1
24.	Расонскі	12,0	61,8	61,2	10,4	93,8	64,5	55,6	52,8	90,0
25.	Крупскі	31,7	73,3	92,8	39,6	99,6	87,7	64,7	85,1	91,4
26.	Сіроцінскі	20,8	50,5	100,2	8,0	96,2	84,0	39,3	31,6	83,0

радыню нумару ільволакна. Цялы рад сигналаў з рабнаў гаворыць аб тым, што гэтыя ўказанні партыі і ўрада не ўсюды выконваюцца. Якіяці валакна не аддаецца належнай увагі.

Бешанковіцкі раён па колькасці аданага валакна займае адно з першых месцаў у БССР. Але, маючы па заданню для раёна сярэдні нумар 9,5, у Бешанковічах здаваемы лён пагаршаецца з кожнай пяціднёвай.

Ці не гаворыць гэта аб тым, што ў паліцы за колькасцю аданага валакна шыаць у якіх раёнах забыліся пра якасць, што тут не замаглі спалучыць барацьбу за большэвіцкія тэмпы з высокай якасцю прадукцыі.

Выдатная пнява ўрадыла сабрата ў калгасе «Чырвоны маяк», Рэчыцкага раёна. Але ў калгасе пняву не апрацоўваюць, а злачынна псууюць. Калгас прыбэз на склад «Заготльня» 200 кілограмаў пняўкі. Усю яе прышлося вярнуць назад, бо нават самымі нізкімі ну-

мы і советскіх арганізацый гэтых рабнаў усім калгаснікам і калгасніцам усю шкоднасць ігнаравання якасці валакна? Ці прабавалі рэдакцыі газет гэтых рабнаў хоць-бы на прыкладзе аднаго калгаса паказаць, колькі соцень і тысяч рублёў страт ён панёс у выніку здачы валакна нізкай нумарнасцю?

Барацьба за кілонумары, за высокую якасць валакна не стала ў цэнтры ўвагі рабнінх арганізацый. Калгасам не растлумачылі, што выкананне плана на вае не азначае яшчэ выкананне ўзятых на сябе абавязанстваў па кантракцыйнаму дагавору.

Дагавор, які мае сілу закона, будзе лічыцца выкананым толькі тады, калі калгас здае валакно ў колькасці нумароў, прадугледжанай дагаворам. А гэта значыць, што асноўны ўспер у апрацоўцы і здачы ільну трэба зрабіць на якасць, на высокі нумар валакна, а ў гэтым, у першую чаргу, зацікаўлены непасрэдна калгаснікі і калгасніцы ўсіх сельскагаспадарчых арцелей БССР.

Чым больш кілонумароў, тым багацейшы будзе працадзень! Гэта трэба растлумачыць усім калгаснікам і калгасніцам.

ЦК КП(б)Б — т. ГІКАЛО. СНК БССР — т. ГАЛАДЗЕДУ старшыні штаба вытворчага паходу імя ЦК і СНК БССР — т. СААНЯНУ

Днепра-Дзвінскае паравознае дачэрнінае выканала навігацыйны план перавозак грузаў пры росце перавозак у параўнанні з 1934 годам на 35,4 проц. Палепшанне работы басейна тлумачыцца рэалізацыяй указанняў ЦК і СНК БССР і загадаў наркома воднага транспарта т. Пахомова аб барацьбе з простоямі і аварыямі.

Змагаемся за дадатковую перавозку грузаў, за планавую расстаноўку флота і падрыхтоўку яго да суднарамонту.

Начальнік паравознага ГАЛАНОВА.
Парторг ЛЯШКО.
Старшыня басейнавага камітэта саюза рэчнікаў ВЛАСАУ.

ЗЛЕТ РАВЕСНІКАЎ КАСТРЫЧНІКА СТАЛІНСКАГА РАЕНА.

Каля 700 жыццерадасных юнакоў Сталінскага раёна Менска сабраліся на свой злет 2 лістапада ў клуб металістаў. Бурнымі апладысмантамі злет сустракае агуленне ў зале старшыні ЦВК БССР і БССР т. А. Г. Чарвякова. Дад Чарвякоў выступіў з яркай прамовай, якая не раз прарэзалася шумнымі апладысмантамі. Закачваючы сваю прамову, т. Чарвякоў гаворыць, што ў гэтым свайго поўналетня рабнінх Кастрычніка павінны даць уражанне абяцання быць вернымі і адданымі сынамі і дочкамі вялі-

кай Краіны Советаў, камуністычнай партыі. З успамінамі на злёне выступілі старыя партызаны тт. Бялюга і Механік, перадаўшыя равеснікам Кастрычніка гарацае прывітанне ад былых чырвоных партызан і чырвонагвардзейцаў Менска. Адзін другога змяняюць на трыбуне равеснікі Кастрычніка. Ва ўсіх выступленнях гучаць словы гарацай любові да таварыша Сталіна. Равеснікі Кастрычніка паслаці прывітанне тав. Сталіну.



На здымку: салдат абісінскіх нерегулярных войск.

Зводка ваенных дзеянняў

ПАУНОЧНЫ ФРОНТ

Як паведамляюць з Адис-Абебы, партызанскія дзеянні ў правінцы Данакіль (паўночна-ўсходні фронт) дэмаралізуюць італьянскія войскі, размешчаныя ў раёне гары Муса Алі. Страты італьянцаў у рэзультате начных набітаў абісінцаў аказаліся настолькі вялікімі, што італьянскае камандаванне вымушана было высунуць у якасці заслоны буйныя кавалерыйскія часці.

Абісінскія войскі на паўночным фронце не збіраюцца аказаць супраціўлення італьянцам, пакуль апошнія не дасягнуць горных рабнаў недалёка ад Магдалы.

Паводле вестак з Асмары, у Эрытрэі канцэнтруецца корпус вярблужай кавалерыі ў складзе 20 тыс. чалавек, якія рыхтуюцца пачаць наступленне ў напрамку возера Тана. Наступленне павінна пачацца ў сярэдзіне лістапада і стварае пагрозу абвадненню Судана і Егіпта.

ПАУДНЁВЫ ФРОНТ

Як паведамляюць з Джыбуці, на огадэнскім фронце левае крыло італьянскіх войск, якое ідзе ўдоўж ракі Вебе-Шэбелі, хутка папаўняецца новымі часцямі. Адна калона італьянскіх войск ідзе з Геледзі на поўнач. Адначасова буйныя італьянскія часці на правым флангу выпрамілі фронт і, наступаючы далей на ўсход, занялі Лабаба, Годэй і Булей, а таксама Герлагубі.

Негус Абісіні ў гутарцы з карэспандэнтамі англійскіх газет усёй катэгорычнасцю адхіліў умовамі, як яны прапануюцца ў сучасны момант, заявіўшы, што Абісінія не згодзіцца на ўступкі, якія прадугледжаны гэтымі умовамі.

Новага польскага ўрада

ПАРЫЖ, 2 лістапада. (БЕЛТА). Паведамляючы аб планах новага польскага ўрада, варшаўскі карэспандэнт газеты «Журналь дэ лаба» піша, што гэтыя планы «сведчаць аб поўным асуджэнні палітыкі папярэдняга міністэрства».

Як паведамляе газета, важнейшыя мерапрыемствы, прадугледжваемыя новым урадам, зводзяцца к наступнаму:

- 1) рэформа канстытуцыі і назначэння новых усеагульных выбараў;
- 2) палітычная амністыя;
- 3) Закрыццё канцэнтрацыйнага лагера ў Бярозе-Картускай;
- 4) глыбокая змена арыентацыі Польшчы ў галіне знешняй палітыкі: спыненне флірту з Германіяй, аднаўленне прыяцельскіх адносін з Францыяй, урэгуляванне спрэчных пытанняў з Чэхаславакіяй;
- 5) адстаўка міністра юстыцыі Міхалюскага і міністра замежных спраў Бака.

Карэспандэнт падкрэслівае важ-

нейшую ролю, якую павінен адыграць міністр фінансаў Квяткоўскі ў новай арыентацыі польскай знешняй палітыкі.

Як сцвярджае газета, генерал Рыда-Сміглы ўдалае з арміі элементы, якія спачуюць Гітлеру.

ВАРШАВА, 2 лістапада. (БЕЛТА).

Непакой і замаяпанасць, ахапіўшыя пэўныя колы ўрадавага лагера ў сувязі з роспускам кіруючай арганізацыі «беспартыйнага блока», знаходзяць сваё адлюстраванне ў водгуках друку. Кансерватыўны «Час» піша: «Хто будзе цяпер адыгрываць ролю злучаючага звяна паміж органамі ўлады і грамадствам?»

... Нам нельга забыць, што дзейнасць алацыйных партый прадаўжаецца. Хто-небудзь павінен жа праініцыяваць ёй становачую дзейнасць».

Характэрна, што на гэта змятанне ні адна блізка да ўрада газета пакуль не дэ колькі-не будзе канкрэтнага адказу.

РЭЖЫМ СЯРЭДНЕВЯКОВАГА ВАРВАРСТВА, ГОЛАДУ І ГАЛЕЧЫ

Бяздонне паміж германскім народам і фашысцкім урадам

ВЕНА, 3 лістапада. (БЕЛТА). Аўстрыйскія і швейцарскія газеты ў паведамленнях з Германіяй адзначаюць нарастанне ўсеагульнага незадавальнення ў Германіі супроць фашысцкага рэжыму.

Берлінскі карэспандэнт «Рэйхспост» піша: «Староніму наглядальніку, які робіць паездку па Германіі, заметна нянавісьць, якую адчувае да нацыянал-соцыялістыцкага рэжыму большасць германскага народу. Здзіўляе таксама небывалая колькасць выпадкаў выказвання незадавальнення».

Карэспандэнт асабліва адзначае паглыбленне канфлікту паміж нацыянал-соцыялістычным рэжымам і

шырокімі коламі работнікаў навукі, мастацтва, літаратуры і т. д. Многія універсітэцкія прафесары — піша карэспандэнт — скардзіліся мне на тое, што немінуча поўнае наступовае ўміранне германскай навукі, калі будзе прадаўжана цяперашняя палітыка ў галіне культуры».

Вядомы германскі эканаміст праф. Шахер у публікуемым «Вінертаг» артыкуле падкрэслівае катастрофічнае харчовае становішча ў Германіі. Шахер напамінае, што значная частка мяса, якая зараз часта тыднямі не відаць на рынку, скарываецца на выраб кансерваў для ваенных мат.

Міжнародная хроніка

* 2 лістапада выехалі ў Ленінград рабочыя дэлегацыі Швецыі, Нарвегіі і Даніі для ўдзелу ў святкаванні XVIII гадавіны Вялікай пролетарскай рэвалюцыі. У дэлегацыях 20 чалавек.

* Агенцтва «Сімбун рэнго» паведамляе, што пасля замаху на Ван Цзінь-вэй ў Шанхаі пачалася фінансавая паніка. За адзін дзень 2 лістапада ўкладчыкі ўзялі з мясцовых банкаў звыш 10 мільянаў кітайскіх далараў.

* Газета «Берлінер тагеблат» паведамляе з Брэслаўля аб арышце там раду асоб, у тым ліку некалькіх адстаўных афіцэраў, за выступленне супроць штурмавых атрадаў, супроць фашыскага руху і за «плёткі аб падпале рэйхстага».

* 14 партыя шахматнага матчу Алёхін—Эйве, якая адбылася ўчора ў Гронінгене (Галандыя), пасля 40 хадзоў закончылася перамо-

гай Эйве. Алёхін і Эйве маюць зараз па 7 ачкоў.

* У Італіі ўведзены стандартныя тэлеграмы, пасылаемыя салдатамі, якія знаходзяцца ў Афрыцы, да сваякоў, а таксама ад сваякоў да салдат па ільготнаму тавару. Вось узор гэтых тэлеграм: «Прыбыў шчасліва. Жыў, здароў. Люблю і цалую». «Грошы атрымаў, любім, цалуем». «Я думаю аб вас заўсёды, адчуваю сябе добра», і інш.

* Як паведамляюць з Рыма, у сувязі з праходзіўшымі ў апошнія дні антыанглійскімі дэманстрацыямі, вялікая колькасць англійскіх падданых спешна пакідаюць Італію.

* Паўпрэд СССР у Італіі тав. Багамолаў наведваў учора таварыша міністра замежных спраў Тан Ю-жэня і выказаў яму спачуванне з прычыны замаху на міністра замежных спраў Ван Цзінь-вэй.

7. Крыўскаўскі	49,5	94,2	98,1	—	98,5	93,9	74,8	32,3	84,4
8. Полацкі	64,5	77,8	101,0	21,8	93,2	75,0	56,2	35,4	91,5
9. Асвейскі	17,1	81,5	65,8	—	90,2	88,6	44,1	25,3	85,3
10. Чавускі	30,1	99,3	111,8	114,2	108,4	94,2	54,6	67,1	83,3
11. Чапніцкі	43,4	100,2	101,4	38,2	91,4	88,7	41,7	49,8	72,7
12. Пухавіцкі	33,5	90,1	115,0	69,6	99,7	92,6	84,1	75,2	100,0
13. Горалкі	31,8	90,1	88,2	—	100,0	90,6	91,5	100,0	100,0
14. Лёзнінскі	21,3	82,0	87,8	20,5	91,5	74,5	39,7	56,4	92,0
15. Мейскаўскі	15,6	86,3	100,0	63,6	90,1	81,0	76,2	24,1	85,0
16. Ветрынскі	39,9	82,4	105,0	19,2	100,0	78,3	69,0	46,7	92,4
17. Бешанковіцкі	24,7	81,9	98,2	—	100,7	87,4	59,3	57,2	68,4
18. Кармянскі	18,9	92,9	95,1	24,5	92,2	78,8	55,5	51,9	84,3
19. Суражскі	31,5	74,3	90,3	26,3	97,4	81,6	44,0	75,9	85,5
20. Дрысенскі	16,8	64,9	101,3	—	99,4	100,3	71,1	39,8	85,3
21. Лельчэўскі	24,4	75,5	94,0	34,2	92,8	83,9	51,6	41,0	92,9
22. Хойніцкі	26,8	84,7	106,6	91,4	100,5	94,1	73,2	61,8	87,0
23. Круглянскі	28,1	75,9	76,4	61,0	113,6	77,5	66,8	74,9	100,1
24. Расонскі	12,0	61,8	61,2	10,4	93,8	64,5	55,6	52,3	90,0
25. Крупскі	31,7	73,5	92,8	39,6	99,6	87,7	64,7	85,1	91,4
26. Сіроцінскі	20,8	59,3	100,2	8,0	96,2	84,0	39,3	31,6	83,0
27. Пскоўскі	20,6	84,9	98,9	—	100,0	93,5	60,1	30,5	94,7
28. Чырвонапольскі	8,3	90,6	107,2	67,4	103,8	86,5	69,5	65,4	90,0
29. Уваравіцкі	19,6	89,7	111,1	—	99,3	91,2	63,5	37,0	82,0
30. Прапойскі	52,1	—	106,7	66,3	97,2	84,2	79,7	69,4	92,6
31. Кіраўскі	12,4	94,9	106,1	77,8	100,7	87,2	65,3	83,9	85,4
32. Вяльніцкі	46,3	—	113,2	95,8	100,0	92,0	75,6	67,6	95,2
33. Багушэўскі	23,4	76,9	98,3	26,9	87,4	78,3	54,1	100,6	86,2
34. Рагачоўскі	6,8	85,1	104,6	77,9	98,7	92,3	78,9	87,0	84,1
35. Гарадзкі	26,5	65,0	104,6	34,0	97,4	90,5	63,7	61,2	95,0
36. Мехаўскі	13,5	92,4	79,3	37,1	99,2	91,7	52,0	74,1	88,9
37. Смілавіцкі	14,3	116,8	150,4	19,4	102,0	93,0	62,2	87,8	91,1
38. Чырвонаслабодскі	43,5	—	115,9	45,8	100,2	101,8	77,8	62,3	65,5
39. Лоеўскі	42,2	—	126,0	84,5	96,9	88,6	84,3	101,1	87,8
40. Ельскі	41,6	—	100,0	108,8	94,2	95,3	71,7	96,9	89,2
41. Ушанкі	13,3	68,2	109,2	36,1	102,7	83,0	64,3	41,9	75,6
42. Клімавіцкі	38,0	—	100,0	27,2	95,3	95,8	81,3	43,5	81,3
43. Халопеніцкі	5,8	64,8	80,0	24,7	100,5	82,5	54,1	67,3	96,3
44. Добрушскі	9,5	97,6	103,4	43,8	98,5	94,8	75,7	85,0	99,6
45. Була-Кашалеўскі	34,4	—	88,8	—	103,6	92,7	67,0	58,9	89,0
46. Мягілёўскі	14,3	85,9	155,5	—	99,9	91,2	57,5	56,1	83,4
47. Вабруўскі	5,6	85,8	103,7	50,0	95,7	88,8	115,8	100,1	88,6
48. Тураўскі	29,8	—	104,5	117,2	100,0	88,1	89,5	30,0	92,1
49. Гомельскі	29,2	—	138,9	58,5	98,8	91,9	72,2	81,9	91,9
50. Дрыбінскі	27,6	28,9	136,1	61,1	100,0	92,2	61,4	90,0	90,5
51. Граскі	27,6	—	120,3	44,4	102,9	94,4	86,4	62,3	68,0
52. Журавіцкі	8,4	151,0	131,4	69,2	100,9	92,7	52,8	39,4	88,5
53. Дубровенскі	25,8	—	113,1	37,5	95,3	87,4	61,4	31,9	78,0
54. Слупкі	24,5	—	117,2	58,8	98,8	95,9	80,5	58,6	66,2
55. Пleshчаніцкі	23,9	—	82,9	—	100,0	88,5	55,1	43,9	76,0
56. Копыльскі	23,7	—	128,7	52,2	100,0	93,9	77,0	49,9	68,9
57. Любаньскі	22,8	—	112,0	50,0	101,2	96,0	98,6	104,3	98,7
58. Брагінскі	22,8	—	116,5	—	99,0	92,5	63,8	35,4	80,4
59. Старадарожскі	21,1	—	100,2	88,1	97,3	77,9	60,3	99,6	100,0
60. Рэчыцкі	20,4	—	147,7	110,3	98,3	90,3	77,1	43,2	90,3
61. Хойніцкі	20,3	—	98,2	55,8	100,0	88,0	80,0	27,4	86,5
62. Веткаўскі	20,2	—	108,6	77,6	97,4	103,7	65,1	20,8	88,9
63. Бягомльскі	19,8	—	96,4	—	98,2	93,0	76,8	46,8	93,4
64. Чэрыкаўскі	19,5	—	103,6	98,1	100,0	96,6	69,9	49,6	81,9
65. Нараўлянскі	18,6	—	107,8	—	98,9	95,9	63,7	92,1	88,9
66. Віцебскі	18,1	20,3	110,4	5,1	99,6	77,2	54,7	55,5	91,0
67. Лельчыцкі	18,2	—	126,0	86,3	95,7	77,7	79,6	103,5	83,3
68. Смалявіцкі	18,0	—	106,2	76,8	100,0	90,2	68,5	70,3	87,4
69. Мазырскі	17,4	—	99,0	62,7	100,0	87,3	68,7	31,5	88,6
70. Петрыкаўскі	1,7	—	103,5	76,9	93,0	81,4	59,1	47,7	74,0
71. Асіпавіцкі	16,6	—	97,1	—	89,6	91,1	58,6		

Партыйнае будаўніцтва

АБ ПЛАНЕ І ПЛАНАВАСЦІ

Тав. Дабравіці (завод імя Варашылава, Менск) працуе партграм толькі тры месяцы. За гэты час партгрупа азначна палепшыла сваю работу і больш не лічыцца адсталай.

А зусім яшчэ нядаўна дысцыпліна ў партгрупе была слабая. Не ўсе камуністы мелі партыйныя нагрукі. Зусім не было правёркі выканання пастаноў сходаў і даручанай камуністам работы.

Дабравіці пачаў з таго, што склаў план работы партгрупы. Асноўны ўпор зрабіў ён на размеркаванні нагрукі і правёрку іх выканання. Улічана было і тое, што многія камуністы зусім не працуюць над сабой, што спачувваючы прадстаўлены самім сабе. Таму ў план работы партгрупы на кастрычнік увайшла рэд індывідуальных справаздач, справаздачы членаў партыі, прымаючых да спачувваючых, пытанні работы ў падшэфным сельсавеце і т. д.

Дабравіці ўкнёцца, каб ні адзін з пунктаў плана не астаўся нявыкананым, або вырашаным на-хаду. Два разы збіраў партгрупа спачувваючых, выявіла, як яны жывуць, вучацца і працуюць, і толькі пасля гэтага заслухала справаздачу камуніста Філімонава, прымаючых да спачувваючых Пурынскага і Лешчанка.

Слухалі на сходзе пытанне аб становішчы агітмасавай работы ў паху. Тут жа вылучылі бяседчыка, які кожны дзень праводзіць гутаркі з возчыкамі, а другога бяседчыка прымаваў да партгрупы партыйны камітэт. Цяпер тав. Дабравіці ўносіць у план сваёй работы на лістапад правёрку работы гэтых бяседчыкаў.

Нельга сказаць, што група ела прытрымліваецца свайго плана работы. Само жыццё ўносіць многія дадаткі і змены ў любы план, як-бы добра ён ні быў распрацаваны. Напрыклад, пытанні стыханаўскага руху. Не былі гэтыя пытанні ў плане работы, і партгрупа ўсё-ж правяла вялікую работу па разгортванню стыханаўскага руху на сваім участку.

Вялікая увага ўдзяляецца Дабравіцім падрыхтоўцы і правядзенню партыйнага дня. Кожны камуніст загалда ведае, калі будучы партыйны сход і якія пытанні будуць на іх разглядацца.

Але пры ўсім гэтым трэба сказаць, што план работы тав. Дабравіцкага мае рад недахопаў. Есць у ім такія агульныя пункты, як «разгарнуць работу па ўцягненню рабочых у групу спачувваючых», або «палепшыць становішча культработы» і т. д.

Прычына зразумелая. Партком завода імя Варашылава зусім не цікавіцца планами работы партыйных груп. Тав. Цішко (секратар парткома) мае на гэта свой доволі арыгінальны погляд; ён лічыць, што парторгу план не патрэбен, што можна абыйтисі без плана. Сам партком на працягу кастрычніка вырашыў толькі адно пытанне са свайго плана, а астатнія пытанні і «самі сабой усплылі».

Пасля гэтага зразумела, чаму ў тав. Буевіча і ў многіх другіх парторгаў зусім няма планаў работы. Зразумела, чаму тав. Буевіч 17 кастрычніка лавіў камуністаў у кантрольнай будыні і другіх мясцах, каб зацягнуць іх на сход, аб якім яны не ведалі.

Л. РОЗІН.

„СЕЗОННІК“

Быў час, калі ў Мазыры была надарэна пастаўлена палітучоба. Прапавалі палітшколы, пры райкоме існавалі тры пропсеминары, у адным з якіх займаўся кіраўнікі гурткоў па вывучэнні гісторыі партыі, у другім — кіраўнікі пачатковых школ, у трэцім — кіраўнікі гурткоў па левінізму.

Але наступіла вясна. Пачалася есцьба. Потым прапалка. За ёю — уборка. А цяпер ідуць ільозагачтоўкі. Райком «угнібіўся» ва ўсе гэтыя справы і забывае пра партучобу.

На гэтым фоне становіцца зразумелым той інцыдент, які адбыўся 27 кастрычніка на занятках аднаго з палітгурткоў. У палітшколе, дзе займаўся гурток, зайшоў член бюро райкома, старшыня райвыканкома т. Жогаў, і, уба-

— «Па якому поўнаму паву» і старшыні калгасаў займаюцца палітучобай? А ільозагачтоўкі вы выканалі? Размыліцеся, і каб я вас больш не бачыў, пакуль не разлічыліся з дзяржавай... А то таксама ўдумалі вучыцца!»

Кіраўнік гуртка т. Цалуйка закінуўся было нешта сказаць у адказ, але ён хутка ўспоміў, што т. Жогаў у даным выпадку выступае не толькі як старшыня райвыканкома, але і як член бюро райкома. А калі так, то ён раўняў з ім лепш не сварыцца і распустіў гурток.

Цяпер зразумела, што палітшколы ў Мазырскім раёне разваліліся не без уважлівых прычын. Сезон, бачыце, такі, што няма каля вучыцца...

Паўстае законнае пытанне —



На заводзе імя Кірава не толькі дарослыя рыхтуюцца да свята, але і дзеці дзіцячага саду. **НА ЗДЫМКУ:** дзеці рыхтуюць оцяжкі да свята. **Фото Я. САЛАВЕЙЧЫКА.**

**У ЛЯУКАХ
У НАРОДНАГА ПЭТА**

Янка Купала знаходзіцца зараз у вёсцы Ляўках, Аршанскага раёна. Тут народны паэт адпачывае пасля сваёй двухтыднёвай загранічнай паездкі.

Ляўкі робяцца пастаянным месцам прабывання паэта. У лясістым месцы на ўзбярэжжы Дняпра будуюцца для пісьменніка спецыяльная дача.

Ваш карэспандэнт гэтымі днямі наведаў Янку Купалу і меў з ім доўгую гутарку. У гэты-ж час прысутнічаў старшыня аршанскага РВК тав. Мішкю.

Янка Купала, успамінаючы пра сваю загранічную паездку, паставіў перад тав. Мішковым рад канкрэтных пытанняў аб расшырэнні прамысловасці ў раёне. Янку Купале прыходзілася бачыць кафельныя заводы ў Чэхаславакіі, якія працуюць на зусім дрэнных глінах. У нас-жа, кедалька ад Ляўкоў, знаходзяцца найбагацейшыя залежы найлепшай гліны. Кафельны завод, які працуе зараз у Копыці, мае поўнае права на расшырэнне, на реконструкцыю. Купала прасіў Мішкова паставіць пытанне аб расшырэнні завода ў Камісарыяце мясцовай прамысловасці.

Янка Купала ў гутарцы з тав. Мішковым і вярным карэспандэнтам спыніўся таксама на пытанні аб недастаткова шырэйшым разгортванні будаўніцтва добрых прасвэлячых дарог на Аршаншчыне.

Гаворачы пра сваё творчыя планы, Купала сказаў, што гэты аміў ён прабудзе большасцю ў Ляўках. Блізкае суседства з адным з найлепшых калгасаў імя 10 з'езда саветаў і з Копыцкім выдзяльным заводам даць пісь-

Гаворачы пра сваё творчыя планы, Купала сказаў, што гэты аміў ён прабудзе большасцю ў Ляўках. Блізкае суседства з адным з найлепшых калгасаў імя 10 з'езда саветаў і з Копыцкім выдзяльным заводам даць пісь-

ПОУНАЛЕЦЦЕ

(Ад бабруйскага карэспандэнта «Звязды»)

Шумна сёння ў бабруйскім Доме Чырвонай арміі. З фабрык, калгасаў, навучальных устаноў сабраліся сюды равеснікі Кастрычніка.

Сакратар райкома КП(б)В тав. Чарнышоў віншаваў прысутных з поўналеццем. Ён расказаў равеснікам Кастрычніка хвалючую гісторыю Вялікай пролетарскай рэвалюцыі і грамадзянскай вайны. Камандзір Н-скай дывізіі т. Колпакчы расказаў, як ён з'яўляючыся ў свой час камандзірам комсамольскага батальёна, вёў юных пролетарыяў на абарону Петраграда ад белых банд Юдзеніча.

На трыбуне знатны равеснік Кастрычніка Пазнякоў з беладружнага цэха лесакаамбіната. Бацька яго загінуў у 1918 г. на фронце. Маці намерла. Пазнякоў астаўся сіратой. Быў беспрытульным. Клапатлівая рука Улады Саветаў падарала спіхнутым на дзве жыцця беспрытульніка. Дзіцячы дом, школа, фабзавуч — і вяршата, складаны, горача любімы фрэзер. Пазнякоў — лепшы ўдарнік, стыханавец, выконвае план на 250—260 проц.

Восемнаццацігадовы Майсей Ліўшын працуе механікам на швейнай фабрыцы імя Дзержынскага. Токар па металу Васіль Мурашка рыхтуецца стаць інжынерам. Марыя Мілова канчае

Дзесяці пісем змясціла газета аб антымеханізатарскіх тэндэнцыях старошні калгаса «Завот Ле-

**ГАЗЕТА
НА ЗАДВОРКАХ**

Жытківіцкі райком КП(б)В і райвыканком, як і ў ва ўсіх раёнах БССР, маюць свой друкаваны орган — «Прыменны комунар».

Магчыма, сакратар Жытківіцкага райкома т. Гарбуноў і старшыня райвыканкома т. Дымаў і ведаюць значэнне газеты ў палітычным і гаспадарчым жыцці раёна. А вось па-большэвцкі кіраваць газетай, клапаціцца аб ёй, данамагаць у рабоце — вось гэтага яны зусім не жадаюць.

Ужо больш трох гадоў пытанне аб рабоце газеты на бюро райкома ні разу не разбіралася.

На сігналы газеты ў раёне ніхто не лічыць патрэбным рэагаваць. Дзесяткі пісем, пасланыя на расследванне, ляжаць без адказу ў райвыканкоме, пракуратуры, міліцыі, МТС, райземадзеле, у некаторых калгасах і сельсаветах. На замечкі, зменшаныя ў газеце, таксама ніхто не рэагаваў. Дзесяткі пісем сельковаў змяшчаліся ў «Прыменным комунары» аб старшыні калгаса «Комсамалец» Савонкім, што ён сваімі школьнымі дзецьмі развальвае калгас. Але ніхто на гэтыя сігналы друку не рэагаваў. І толькі ў часе правёркі парткументаў выявілі, што Савонкі былі дваранін, пралез у партыю ашуканчым чынам. Жонка яго — былая дваранка, вытрывала палікам савецкіх актывістаў.

Дзесяткі пісем змясціла газета аб антымеханізатарскіх тэндэнцыях старошні калгаса «Завот Ле-

**ДА ХУІІІ ГАДАВІНЫ ВЯЛІКАЙ
ПРОЛЕТАРСКОЙ РЭВОЛЮЦЫІ
СТВОРАНА МАГУТНАЯ
МЕХАНІЗАВАНАЯ АПАЛАВАЯ БАЗА**

Адной з буйнейшых перамог, атрыманых Краінай Саветаў, з'яўляецца стварэнне магутнай, перадавой у тэхнічных адносінах апалавай базы. Нязмерна выраслі за гады Вялікай пролетарскай рэвалюцыі вугальная, нафтавая і тарфяная галіны цяжкай індустрыі. Іх бурны рост рушыў уперад усю сацыялістычную гаспадарку.

Гістарычныя рашэнні ЦК партыі і Соўнаркома Саюза аб вугальным Данбасе (ад 8 красавіка 1933 г.) з'явіліся той шляхаводнай зоркай, якая прывяла мільённую армію гарнякоў да велізарных перамог на вугальным фронце.

Дабка пакінут заду ўсёроўнь вугледобычы царскай Расіі, якая дзесяцігоддзямі не выходзіла з апалавага дэфіцыту і прывозіла з заграніцы сотні тысяч тон вугалю. У 1934 годзе краіна атрымала ўжо каля 94 мільёнаў тон вугалю супроць 28,9 мільёнаў тон, здабытых дарэвалюцыйнай Расіяй у 1913 годзе — годзе найбольшага ўздыму яе прамысловасці.

У выніку разгортвання будаўніцтва новых і шырокай реконструкцыі працуючых шахт, рэзка павялічыліся асноўныя фонды маенавугальнай прамысловасці, увайшла ў строй сотні новых шахт.

Дзякуючы той выключнай увазе, якую партыя і асабіста таварыш Сталін удзялялі і ўдзяляюць вугальнай прамысловасці, у выніку чаго чоткага кіраўніцтва камандарма цяжкай прамысловасці таварыша Ордманікідзе асабліва бурна вырасла за гады рэвалюцыі «Усеагульная какагарка» — Данбас. Адышоў у далёкае мінулае стары Данецкі басейн з яго паўтара прадантам (у 1913 г.) механізаванай здабычы. Данбас сацыялістычны мае цяпер несапраўдную механізаваную базу.

Шахта ператварылася ў сапраўдны завод са складанымі механізмамі. У верасні 1935 г. механізаваная здабыча вугалю ў Данбасе складала ўжо 83 проц. (з ва ўсіх асноўных трэстах Гагоўвугалю — 80 проц.).

Па ўзроўню механізацыі зарубкі і дастаўкі вугалю мы перагналі Англію і Францыю і вышэй ў адзін рад з такімі тэхнічна перадавымі краінамі, як ЗША і Германія.

Буйнейшы зрух адбыўся за гады вялікай пролетарскай рэвалюцыі ў геаграфічным размяшчэнні

нашай каменавугольнай прамысловасці. Расце і мацнее Кузбас — другая вугальная база Саюза, развіваецца Карагандзінскі вугальны басейн — трэцяя апалавая база, павялічваецца здабычу Падмаскоўнага басейна і трэсты Урала, падрыхтоўваецца закладка першых шахт у Бурэйскім раёне (Далёкі Усход) і т. д.

Выключных поспехаў дасягнула нафтавая прамысловасць Саюза, якая развіваецца на багатай сыравінавай базе. На запасах нафты ў недрах, якія складаюць цяпер 3 мільярды тон, Савецкі Саюз займае першае месца ў свеце.

Наша нафтавая прамысловасць рапеей за другіх галін народнай гаспадаркі рашуча стала ўварняць перадавыя амерыканскія метады работы, асвойваць сучасную тэхніку здабычы, эксплуатацыі і пераапрацоўкі. Перавысіўшы яшчэ ў 1925—1926 гг. даваеныя ўзроўні, яна за наступныя гады дала ка пагнаўла ўперад, і ў сучасны момант Савецкі Саюз цвёрда займае другое месца ў свеце па ўзроўню нафтаздабычы.

У выніку рэканструкцыі асноўных фонды нашай нафтавай прамысловасці павялічыліся з тым су ле нацыяналізацыі амаль у тры разы. У сучасны момант мы ўжо здабываем нафту атрымліваем са сывальні, прасідраваных пры савецкай уладзе.

За гады пролетарскай рэвалюцыі побач са старымі Бакініямі і Грозненскім раёнамі створан рад новых раёнаў нафтаздабычы. На Усходзе СССР расце другая нафтавая база Саюза.

Па тарфяных рэсурсах СССР — самая багатая краіна ў свеце. Давяленны ўзровень торфаздабычы маўно і ў многа разоў пераўзвыдзее.

Расце малаядая савецкая сланцавая прамысловасць. У гэтым годзе ў Саюзе будзе здабыта звыш 400 тысяч тон сланцаў. У будучым годзе здабычу маруецца больш чым падвоіць.

Мільённая армія рабочых, ішоўвераў і тэхнікаў апалавай прамысловасці, развіваючы стыханавы руд, дае бліскучыя ўзоры барацьбы за высокую сацыялістычную прадукцыйнасць працы. Выдатныя рэкорды паказваюць стыханавыя шахцёры.

Работнікі апалавай прамысловасці ўпеўнена ідуць да новых перамог.

адным з якіх займаўся кіраўнікі гурткоў па вывучэнні гісторыі партыі, у другім — кіраўнікі пачатковых школ, у трэцім — кіраўнікі гурткоў па ленынізму.

Але наступіла вясна. Пачалася сям'я. Потым прапалка. За ёю — зборка. А цяпер ідуць льнозагачтоўкі. Райком «углыбіўся» ва ўсе гэтыя справы і забыў пра партучобу.

На гэтым фоне становіцца зразумелым той інцыдэнт, які адбыўся 27 кастрычніка на занятках аднаго з палітгурткоў. У пачатку, дзе займаўся гурток, зайшоў член бюро райкома, старшыня райвыканкома т. Жогаў, і, убацькушы на занятках некалькіх камуністаў — старшыню калгасаў, тонам чэхавскага унтар Прышыбева ўскрыкнуў:

я вас больш не бачу! І адказаў на разлічаныя в дзяржавы... А то таксама ўдзельнічалі вучыцца!

Кіраўнік гуртка т. Цалуйка закінуўся было нешта сказаць у адказ, але ён хутка ўспомніў, што т. Жогаў у даным выпадку выступае не толькі як старшыня райвыканкома, але і як член бюро райкома. А калі так, то ён рапту з ім лепш не сварыцца і распустіць гурток.

Цяпер зразумела, што палітшколы ў Мазырскім раёне разваліліся не без уважлівых прычын. Сезон, бачыце, такі, што няма калі вучыцца...

Паўстае законнае пытанне — калі ў Мазыры наладзіць сапраўдную вучобу камуністаў?

ФРАЛОУ.

НОВАЕ ПАПАУНЕННЕ

26 кастрычніка ў часць тав. Сламоўскага прыбыла новае папаўненне 1918 года нараджэння. Некалькі дзён у часці рыхтаваліся да прыезду маладых чырвонаармейцаў. У памяшканні, дзе

знаходзіцца новыя байцы, чыста і цёпла, на сценах лозунгі, плакаты, партреты. Сярод новага папаўнення многія байцы маюць сярэдняю і вышэйшую асвету.

Ваенкор 3. ЗУБАРАУ.

Людзі і кадры
МАГІЛЕўСКАЯ
ШАУКОВАЯ ФАБРЫКА

НОВАЕ ЖЫЦЦЁ

Хадзілі чуткі па сьнегах, па вёсках, па глухих кутках нашай Быхаўшчыны: будоўца ў Магілеве вельбарная шаўковая фабрыка. Тысячы людзей ідуць на пабудову фабрыкі. Кожнаму ёсць месца, кожнаму ёсць праца...

І вось у трынаццаты годзе я пераехала з Грудзінаўскага сельсавета на фабрыку. Наступіла на курсы вопытнай устаноўкі ў месяцаў вучылася на курсах. Я іграю брала веды. Вывучала спосаб апрацоўкі штучнага валакна. У першыя месяцы вольмі цяжка было вучыцца. Не даваліся мне розныя формы і хімічныя злучэнні. Многа лічбаў незразумелых; многа незразумелых слоў.

Але вялікае ў мяне было жаданне вучыцца. Бывала, як толькі ўспомню свой мінулы горкі лёс, жыццё сваё пакутнае, падумаю: сусё перамагу, а маты сваёй дастану. Падумаю, крывідна стане, і яшчэ больш намагаюся да працы.

Мэта ў мяне ў жыцці была вялікая. Як-жа не працаваць, калі для мяне пачалася зара новага жыцця? А ўсё мінулае маё было толькі цяжкім сном. Толькі цемра і рабствам было яно. І калі перабіраеш у памяці, робіцца крывідна, невялікім становіцца ўсё наш стары жаночы быт, прыніжэнне наша, цемра векавая.

А ўсё-ж гэта было. Усё гэта я сама пераняла. Наралзілася ў в. Быхава, Грудзінаўскага воласці, Быхаўскага павета, у 1896 годзе.

Шостаў на ліку была ў сям'і. Першыя дзеці ад недагляду, ад нядбайнага ўважання бацькоў. Ды якое здароўе треба было мець, каб устанць на ногі, вырастаці.

Да дванаццацігадовага ўзросту я жыла з бацькамі, даглядала жывёлу, працавала ў полі. Бацькі хадзілі на падзенніччыну: адпрацоўвалі памецчыку за тое, што карысталіся пасьбішчам для каровы. Увесь цяжар катняй гаспадаркі ляжаў на мне. Я і ў школу не мела магчымасці хадзіць.

Змалку я вядзела горка-салонны смак чужыны, калі працавала нянькаю. Потым, спіснутая жабрацтвам, наша сям'я перасялілася ў 1908 годзе ў Сібір, шукаць багатай зямлі і лепшай долі. Але замест абяцанай зямлі, нам паказалі балота. Суровае жыццё ў Енісейскай губерні мне і цяпер помніцца. Помню, калі праз два гады мы вярнуліся абадраныя і галодныя на радзіму. Мяне аддалі ў батрацкі да багачаў Дворкіных. Тыя капейкі, што я зарабляла, бацька забіраў на пракарм сям'і.

Так хацелася мне ўбачыць у вольным жыцці хоць кропельку добрага, яркага.

Яшчэ ў 16 гадоў, супроць майго жадання, мяне аддалі замуж. Муж мой быў не ў панане. Ён пагарджалі і людзі і бацька, бо ён быў «незаконнанароджаным». Пасля доўгіх адказаў і мытарстваў ён пакінуў вёску і выехаў шукаць працы ў Пецярбург. А ў

працуе зараз у Копіеі, мае права на распырэнне, на рэканструкцыю. Купала прасіў Міцькова паставіць пытанне аб распырэнні заводу ў Камісарыяце мясцовай прамысловасці.

Янка Купала ў гутарцы з т. Міцьковым і вольным карэспандэнтам сымніўся таксама на пытанні аб недастаткова шырокім разгортванні будаўніцтва добрых прасёлкавых дарог на Аршаншчыне.

Гаворачы пра сваё творчыя планы, Купала сказаў, што гэты ліку ён прабудзе большасцю ў Ляўках. Блізкае суседства з адным з найлепшых калгасаў імя 16 з'езда саветаў і з Копіскім выфэльным заводам даюць пісьменніку невычарпальныя крыніцы для далейшай творчай работы. Ваколільныя калгаснікі дужа рады, што Янка Купала выбраў сабе месца жыхарства ў іх раёне і часта наведваюць свайго народнага паэта. Яны пытаюць аб яго здароўі, дзеляцца ўражанымі аб новым вольным калгасным жыцці, раскажваюць аб лютым гаспадаранні паноў Чачковых і Менжынскіх, аб слаўнай барацьбе ваколільных партызан за Кастрычнік.

С. ШУШКЕВІЧ.

ШЧЭРБІНА А. С

памочнік машыніста

астануся сіратаю. Быў беспрытульным. Клапатлівая рука Уладзі Советаву падарала спіхнутыя на дню жыцця беспрытульніка. Дзівачы дом, школа, фабзавуч — і вяртаўся, складаны, горача любімы фразер. Пазнакоў — лепшы ударнік, стаханавец, выконвае план на 250—280 проц.

Восемнаццацігадовы Майсей Ліўшын працуе механікам на півнянай фабрыцы імя Дзержынскага. Токар па металу Васіль Мурашка рыхтуецца стаць інжынерам. Марыя Мілова канчае медтэхніку.

Узяць любога з іх і можна ўбачыць, як радасна і светла жыць рабніцаў Кастрычніка. І першае слова гарачай, бязмежнай падзякі, гучнае маладзёжнае «ўра» прарыччалі тыя, каму спаўняецца 18 год, горача любімаму другу і правадчыру, роднаму Іосіфу Вісарыянавічу Сталіну.

П. ЧЫКУН.

Прышоў дзень пуску фабрыкі. У адбелным пэчу, дзе я працавала, была яшчэ не зусім гатова адна машына. Мы раззешвалі маткі шоўку. У пэчу стаў такі густы пар, што за два крокі не ўбачыш чалавека.

Зараз, калі зойдзеш у адбелны пэч, не ўбачыш туману. Чысты, светлы пэч, добра абсталяваны. На месцы трох работніц сапраўляенна адна.

Патрабен быў памочнік машыніста ў машынае аддзяленне калядзельнай устаноўкі. Работніцы заўсёды мяне цікавіла. Памаб і заяве мяне паставілі памочнікам машыніста. Памятаю, я ў першы раз падшліла да вінцелей. Стала ў замятанні Рукасола і ахладжальнай вадзі мяне былі незразумелы. Усё мяшалася ў галаве. Прыпілі на дапамогу машыністы. З стараннасцю, з ахвотка тлумачылі яны мне ўсё незразумелае. Шмат дапамог мне машыніст І. Паніфедаў.

Цяпер я працую на паветраных кампрэсарах. Тэхнімум адла «на выдатна». І адчуваючы, як наша партыя перамагае труднасці, мне захачелася быць у яе рэдах і ў 1931 года я кандыдат партыі. Скончыла саўпартшколу. Узбагацілася новымі ведамі.

Цяпер, параўноўваючы сваё дзёнае цяжкае мінулае, мяне хочацца сказаць, што ніякая сіла не затрымае росквіт новага жыцця. Рапей я не ўмею чытаць, пісаць, разважаць. А цяпер — вось бачыце — я сама пішу. Я забяспечана добрай кватэрай, знаходжуся ў рэдах ударніцаў. Мая дачка працуе тэхнікам. Хіба гэта не светлае жыццё!

Кожную гадзінку Вялікага Кастрычніка наша фабрыка, а разам з ёю і я, сустракае з радасцю, новымі дасягненнямі.

меткі, змяшчаны ў газеце, таксама ніхто не рэагаваў. Дзесяткі пісем сельскай змяшчаліся ў «Прыможным камунары» аб старшынні калгаса «Комсаколец» Савонкім, што ён сваімі школьнымі дзельнімі развальвае калгас. Але ніхто на гэтыя сігналы друку не рэагаваў. І толькі ў часе правяркі партдакументаў выявілі, што Савонкі — былы дваранін, пралец у партыю ашуканчым чынам. Жонка яго — былая дваранка, выжывала паякам савецкіх актывістаў.

Дзесяткі пісем змясціла газета аб антымеханізатарскіх тэндэнцыях старшынні калгаса «Завет Лёніна» — Кісялёва, які сарваў кашчэнную калгасную газету і пагражаў рэвалюцыі. На гэта ніхто не рэагаваў.

Пядаўна быў надрукаван матэрыял, што ў праўленне калгаса «Другая пяцігодка» пралезлі былыя дулак Мірановіч, Паўлаў, Алёбчык і іншыя. Старшыня калгаса «Комуніст» Пашчэня паддаў пад іх уплыў. І на гэты матэрыял, які ва ўсе папярэднія, ніхто не рэагуе. Тут і чаць: «ваша справа пісаць, наша — чытаць».

Рэдакцыя змяшчаецца ў двух маленькіх пакойчыках. Тут працуюць рэдактар, яго намеснік, адказны сакратар, загадчы сельскагаспадарчага сектара, загадчы масавага сектара, інструктар і машыністка. Газета зусім не мае сродкаў перасоўвання. Супрацоўнікам прыходзіцца або хадзіць пехатою, або выпрэшваць ў рабных работнікаў або калгаснікаў дазволу прысесці на трабінку.

Для паўнаты малюнка астаецца чаць, што некаторыя работнікі рэдакцыі два гады жывуць без кватэры. Гэтымі днямі старшыня райвыканкома Цынаў дазволіў адпачу работніку рэдакцыі заняць пакой 8-кватэрага дома партактыёна. Праз дзень Цынаў абдумаўся і таў загад аслабілі кватэру. Калі работнік рэдакцыі пачаў супярэчыць, тады аламаці замок і выкінулі ўсе яго рэчы на вуліцу. Некаторыя работнікі рэдакцыі жывуць у друкарні, тэе папала.

СУХОЎКІ В.,
БАЛДУЭУ і НАЙМАРК.

ФАБРЫКА ПІЯНІН

Дзяржплан СССР уключыў у тытульны спіс на 1936 год будоўніцтва новай фабрыкі музычна-клавійных інструментаў у Барысаве. Фабрыка будзе выпускаць 3.000 піянін у год. Кошт будоўніцтва 3,5 млн. рублёў. Заканчваецца складанне праекта. Пуск фабрыкі намечаецца ў 1937 годзе.

шахта ператварылася ў сапраўдны завод са складаным механізмамі. У верасні 1935 г. механізаваная здабыча вугалю ў Дарбазе складала ўжо 83 проц. (а па ўсіх асноўных трэстах Галоўвугалю — 80 проц.).

Па ўзроўню механізацыі зарубкі і дастаўкі вугалю мы перагналі Англію і Францыю і вышлі ў адзіны рад з такімі тэхнічна перадавымі краінамі, як ЗША і Германія.

Буйнейшы зрух адбыўся за гды вялікай пролетарскай рэвалюцыі ў геаграфічным размяшчэнні

ПРЫЕМ СТАХАНАУЦАУ У ТАВ. МІКАЯНА

МАСКВА, 3 лістапада. (БЕЛТА). Народны камісар харчовай прамысловасці СССР т. А. І. Мікаян прыняў стыханаўцаў перадавых свінагадоўчых саўгасаў Наркхарчпрама Маскоўскай і Ленінградскай абласцей і Новааляксандраўскага бурачнага саўгаса, Харваўскай вобласці — рабочых, работніц, воатэхнікаў, дырктароў, палітдзельскіх работнікаў.

Дэлегаты раду саўгасаў уручылі т. Мікаяну чэкі на грамовыя сумы, эканомленыя гаспадаркамі ў мінулым годзе гэтыя гаспадаркі мелі на некалькі соцень

у Савец будзе здабыта звыш 400 тысяч тон славаў. У будучым годзе здабычу маркуецца больш чым падвоіць.

Мільённая армія рабочых, ішоў вараў і тэхнікаў апаалавай прамысловасці, развіваючы стаханавіцкі рух, дае бліскучыя ўзоры барацьбы за высокую сацыялістычную прадукцыйнасць працы. Выдатныя рэкорды паказваюць стаханавіцкія шахцеры.

Работнікі апаалавай прамысловасці ўшэўнена ідуць да новых перамог.

тысяч рублёў убыткаў, а ў гэтым годзе кожная з іх дае ад 200 да 700 тысяч рублёў эканоміі.

Прыбыўшыя на прыём к лярму знатныя калгасніцы тт. Марыя Дземчанка і Марыя Гнацянца былі цёпла спатканы сабраўшыміся. З вялікай увагай слухалі ударнікі свінагадоўчых саўгасаў расказ Марыі Дземчанка.

— Няхай жыве мудры Сталін, які вырошчвае такіх людзей, як Марыя Дземчанка — гэта лозунг, агалошаны з салы, выклікаў доўгую гарачую авацыю любімаму правадчыру народаў СССР.

НОВЫ БЛІСКУЧЫ РЭКОРД ТКАЧЫХ ВІНАГРАДАВЫХ

ІВАНОВА, 1 лістапада. (БЕЛТА). Ткачыні вычугінскай фабрыкі імя Ногіна, Еўдакія і Маруся Вінаградавы ўжо трэці дзень працуюць на 144 аўтаматычных варштатах. Ранейшы рэкорд Еўдакіі — 100 варштатаў. Учора Еўдакія выпрацавала за змену 1.502 метры малескіну — 102 проц. дзённага задання. Маруся таксама перавыкавала дзённае заданне.

Следуючы прыкладу Вінаградавых, ткачыні фабрыкі імя Ногіна Люба Бальшакова, Ліза Шаравя і Эль Кароўкіна пачалі абслугоўваць па 148 варштатаў. Бальшакова ўчора выпрацавала за змену 1.525 метраў малескіну, Шаравя — 1.564 метры (103 проц. дзённага задання).

РЭКОРДНЫ ВЫПУСК СТАЛІ І ПРАКАТУ

ХАРКАЎ, 2 лістапада. (БЕЛТА). Заводы аб'яднання «Сталь» у кастрычніку дасягнулі рэкорднага выпуску сталі і пракату — выплаўлена 451,9 тысячы тон сталі — 105,4 проц. месячнага плана і выпушчана 378,8 тысячы тон пракату — 102,3 проц.

2.100 ТРАКТАРОУ У МЕСЯЦ

ЧЭЛЯБІНСК, 2 лістапада. (БЕЛТА). У кастрычніку трактарны завод даў 2.100 трактароў. Месячнае заданне — 2.050. Такая выпрацоўка мае месца ўпершыню.

ЗАКЛАДКА НОВАГА МАГУТНАГА ЛЕДАКОЛА

НИКАЛАЕЎ, 2 лістапада. (БЕЛТА). На заводзе імя Марці адбылася закладка другога магутнага ледакола тыпу «Красін». Рабочыя завода абяцаюць пабудавать ледакол на «выдатна» і на ўстаноўлены ўрадам термін.

ВЯЛІКІЯ АПАУЗАННІ ГАРЫ УВЕК

САРАТАЎ, 1 лістапада. (БЕЛТА). 31 кастрычніка пачаліся лікія апаўзанні гары Увек, размешчанай на адлегласці 250 сажняў ад Волгі. Адход гары на вертыкалі дасягнуў 12 метраў. Перасоўванне глебы прадаўжалася да раніцы 1 лістапада. Стварылася правалы.

Калы падножка гары пратэціць чыгунка в Волжскаму мосту. Гут-жа размешчаны рабочыя псеблэк і чыгуначныя станцыі Увек Апаўзанні разбурылі чыгуначны шлях на адлегласці 1.500 метраў. Значна пашкодзаны тэсама 30 дамоў і вакзал. Афарыяны.

Рух паяздоў на заводскую лінію прыпынуўся. Арганізаваныя рабочыя палаты і пунявыя ірыгады для аднаўлення шляху Жыхары пашкодзаныя дамоў перасяляюцца ў другія кватэры.

РАЗБУРАЮЦЬ ВОДНЫ ШЛЯХ

Берагі Дняпра на участку Ка-
беляка-Орша бязлітасна руйнуюць-
ца.

У гэтым раёне аршанскі гор-
жэласаю, Белбудтрэст і аршанскі
дом прымусовых работ здабываюць
на беразе ракі вапняк. І вось на
дзештах фурманак і тачак выво-
зіцца і звалываецца з адгосу ля
амага берага маса дробнага ка-
меню і пяску — адкладаў вытвор-
часці.

Гэтым па сутнасці разбураецца
водны шлях, бо зямля і камень,
трапляючы ў раку ў такой вялікай
колькасці, засмечваюць водны
шлях змяняюць напрамак цячэння
ракі. На прапаглыбляльныя рабо-
ты прыходзіцца траціць многа
дзяржаўных грошай.

Аршанскаму райвыканкому трэ-
ба неадкладна спыніць разбурэнне
такого важнага шляху як Дняпро.

М. МАСАЛЬСКІ.

РАСТУЦЬ НЯГРАМАТНЫМІ

(Пісьмо ў рэдакцыю)

У Быхаўскім раёне налічваецца
каля 35 глухавых дзяцей ад 8
да 14 гадоў. Усе яны няграма-
тныя.

У маі гэтага года райком пар-
тыі і райвыканком вынеслі спе-
цыяльную пастанову аб організа-
цыі школы глухавых у г. Бы-
таве. Паставілі, і на гэтым аб-
межаваліся. Аднак нарасветы л-
чыць, што адкрываць школу —
не яго абавязак.

САНОДЫНЕЦ.

АНТЫСАНАТАРЫЯ

У ЖАКТАСКІХ ДВАРАХ

Добрабыт у жактах № 1 і 2
у г. Рэчыцы наладжан дрэнна.
Праўленні жактаў не сочаць за
санітарным становішчам двароў.
Прыбіральні на працягу двух га-
доў не чысціцца. Між тым жэст
регулярна бярэ з жыхароў гро-
шы на комунальныя паслугі.

Горсовет і санітарны ўрач го-
рада не зварачаюць увагі на за-
бруджанасць двароў.

ГУСАРЭНКАУ.

На сяджах выступленняў

«Звязды»

«ЗАБЫТЫ УЧАСТАК РАБОТЫ»

У пакарні і на кухні сталовай

ПА ШЛЯХУ СТАХАНАВА

Начальнік палітдзелу тав. Жа-
маў паклікаў да сабе трактарыста
Пахомава.

— Ты чытаў сёння ў газетах аб
Стаханаве, — запытаў у Пахомава
Жамаў.

— Як жа, таварыш начальнік, чы-
таў і рашыў ужыць яго металы
ў сваёй рабоце.

— Ну, добра, — сказаў Жамаў.
— Прыходзь на сход.

У саўгасе «Ялова» на сход
сабраліся ўсе трактарысты. У
парадку дня адно пытанне: ста-
ханавскі рух Сход быў надзвы-
чай плённым. Трактарысты-удар-
нікі даяліся сваім вопытам,
уносілі прапановы, як лепш
ужыць стаханавскія металы ў
сваёй рабоце.

На другі дзень трактары вые-
халі на поле. Ледзь толькі стала
світаць, выехаў трактарыст Пахо-
маў.

Трактар Пахомава ўвесь гэты
дзень працаваў без малейшых пе-
рабояў. Ні адной астановак, ні ад-
наго прастою па тэхнічных пры-
чынах у Пахомава не было. Машы-
на была наведзена і працавала,
як гадзінік.

Увечары брыгадзіры падвялі
вынікі першага дня работы. Вы-
нікі аказаліся не дрэнныя. Усе
трактарысты павысілі прадук-
цыйнасць працы на 40—50 процан-
таў, а ўдарнік трактарыст Пахо-
маў павысіў норму больш чым у
два разы. Ён за гэты дзень уза-
раў 6 гектараў.

Пахомаў у кастрычніку ўзараў
101 гектар пад зябіва і эканомі-
міў за гэты месяц 450 кілограмаў
гаручага.

У мінулым беспрытульным, пра-
цаваўшы больш 6 гадоў батраком
у кулакоў, т. Пахомаў зараз стаў
знатным чалавекам-стаханавцам.

У выхаванні т. Пахомава вялі-
кую ролю адыграў палітдзел
саўгаса. Пры штодзённай дапамо-
зе палітдзелу т. Пахомаў стаў
добра грамадным, дысцыплінава-
ным чалавекам, комсамольцам.

Варас у калгасе працуюць вя-
чэрнія курсы па павышэнню ква-
ліфікацыі трактарыстаў і паліт-
школа. Тав. Пахомаў у гэтых
школах першы па паспяховасці.

У парадку грамадскай работы
ён вучыць двух трактарыстаў
лепшаму асваенню трактара.

**П. МІНЧАНКОУ, С. КАЗНА-
ЧЭУ.**

Чаўскі раён.

КРАПЕЖНЫЯ ПЛАНКІ

Аб стругальшчыку менскага
машынабудаўнічага завода імя
Нарашылава тав. Харнасу С. Г.
псалі ўжо не раз.

Стругальшчык Харнас першым
на заводзе імя Варашылава стаў
прымяняць стаханавскія металы
работы. Ён вядомы на заводзе, як
чалавек, добра аўладаўшы тэхні-
кай і даючы высокую прадукцый-
насць працы. Ён працаваў на
апрацоўцы корпусу да камендра-
былак Раней корпус у апрацоўч-
ліся на стругальным варштале.
Але стругальны варштат знімае
стружку толькі пры тэмпе напе-
рад Пры адваротным, так званым
халастым ходзе варштат дэ-
талі не апрацоўвае.

Харнас рашыў, што калі корпус
апрацоўваць на расточным тачар-
ным варштале, справа п'ядзе ку-
лы хутчэй і прадукцыйней таму,
што расточны варштат не мае ха-
ластога ходу. Працуючы гэтым
металам, Харнас выконваў норму
на 180—200 проц.

Але Харнас стаханавец, які на
дасягнутым не спыняецца. Ён ка-
жа: стаханавец з тэхнік зможа
выціснуць усё толькі тады, калі
будзе штодзённа рухацца напе-
рад, штодзённа ўводзіць новыя і
новыя мерапрыемствы па аўта-
данню сацыялістычнымі металамі
працы.

І Харнас ідзе далей.

Працуючы на магутным пра-
дольна-стругальным варштале ня-
мецкай фірмы «Білетэр» па апра-
цоўцы галолак к сівправальнаму
варштату (дыяметр галолак 40 мі-
ліметраў), ён уводзіць новы ме-
тал так званых крапёжных пла-
нак. Гэты метал павышае яго

прадукцыйнасць больш чым на
100 проц.

Раней Харнас уставаў на
стале варштата 5—6 галолак для
апрацоўкі, зараз уставаў 12
штук і скрапляе іх усе ўздоўж
двойнымі планкамі. Да гэтага ра-
зеп, праходзячы свой шлях, зды-
маў стружку з 5—6 галолак, за-
раз ён здымае яе са ўсіх скрап-
леных планкамі 12 галолак.

Уводзячы апланачны метал крап-
лення, Харнас штодзённа выкон-
вае сваё заданне на 350—360
процантаў.

Значна палепшылася матэры-
яльнае становішча стаханавца
Харнаса Раней ён вытрапоўваў
у месяц не больш 400—450 руб.
зараз яго заробтак складае што-
месячна 800—900 руб.

Але ж Харнас цікавіцца не толь-
кі сваім варштатам ён цікавіцца
і другімі відамі работы на заво-
дзе і дапамагае асватнім рабо-
чым, каб яны авалодвалі стаха-
наўскімі металамі работы, каб
яны давалі высокую прадукцый-
насць працы.

Напрыклад, не так даўчо завод
атрымаў заданне на выраб 10
прэсаў калструкцыі «Галя». Згод-
на тэхнічнага працэсу, валенча-
тыя валы да гэтых прэсаў павін-
ны былі апрацоўвацца на лоба-
вым варштале, але ж Харнас за-
сважыў, што гэтыя валы можна
значна хутчэй пры затраце мен-
шай энергіі і сродкаў, апрацоўваць
на так званым карусельным вар-
штале.

Прапанова Харнаса была пры-
нята. Валы апрацавалі на кару-
сельным варштале і гэта збераг-
ло шмат часу і дало заводу 6 000
руб. эканоміі.

М. РОТМІЛЬ.

МЕТАД РАБОТЫ СКАРНЯЖНІКА БЛЯХЕРА

Як толькі стала вядома на
скарняжнай фабрыцы імя 1-е мая
аб рэкордах Стаханова, Давід
Бляхер сур'ёзна задумаўся над
пытаннем, як дабіцца павышэння
прадукцыйнасці працы на сваім
працэсе.

Пасля дасканалага вывучэння
сваёго працэсу, яму ўдалося
знайсці і ўжыць новы метал ра-
боты.

Чацвёртая аперыя—ладоўка
падкладкі—да гэтага часу на
фабрыцы рабілася ручным споса-
бам. Выконваў гэты працэс ма-
шынай лічылася немагчымым. Да-
від Бляхер захапеў даказаць, што
немагчымага тут нічога няма,
трэба толькі сур'ёзна ўзяцца за
гэту справу, набыць, як кажуць,
руку.

Замест ладоўкі падкладкі руч-
ным спосабам Бляхер перайшоў
да машыннага спосабу. Аказала-
ся, што выконваць гэты працэс
на машыне не толькі магчыма,
але гэта значна павялічвае якасць
колькасць прадукцыі.

Так, калі раней пры норме 7
пар жаночых пельтаў тав. Бляхер
прапускаў не больш 9, зараз
колькасць прадукцыі значна ўзна-
лася.

29 кастрычніка Давід Бляхер
прапусціў праз свой працэс 16
пар жаночых пельтаў, а 30 і 31
кастрычніка ён даў гэту лічбу
да 18, выканаўшы дзённую нор-
му на 257 проц.

Давід Майсеевіч Бляхер заслу-
жанна носіць назву стаханавца
фабрыкі.

В. КРАУЧАННА.

Лён на становішчы пасынка

Раёны нашай рэспублікі падзе-
лены на зоны — ільняную, зер-
навую і бульбяна-агародную.

Чэрвеньскі раён адносіцца да
бульбяна-агароднай зоны. На гэ-
тай падставе ў раёне для ільну
надабралі спецыяльны тэрмін —
«внпланавая культура». У некато-
рых калгасах разважаюць так:
«наколькі няпланавая культура,
значыць няма чаго аб ёй турба-
вацца». А ў рэзультаце дзесяткі
гектараў ільну ў калгасах раёна
яшчэ не паднята са спелішчаў.

Любаньскі раён лічыцца ў гру-
пе зарнавых. Але і там вясной
было засеяна каля тысячы гекта-
раў ільну. Лён не асноўная куль-
тура, таму ў раёне рашылі, што
сю займацца няма чаго. І відаць,
па гэтай прычыне ў раёне не пра-
куюць ільнотрапальныя пункты,
шмат у якіх калгасах не сабраны
нічэ трапальныя машыны. Ад
некаторых калгасаў не паступіла
яшчэ на загадоўчыя пункты ні
аднаго кілограма валакна.

— Наш раён не ільняводчы, —
глумачыў адставанне Барысаў-
скага раёна старшыня райвыкан-
кома т. Баранчына ў Себелару.

ЧЭРВЕНЬ

За адставанне на апрацоўцы
ільну і эдачы яго дзяржаве Чэр-
веньскі раён паставою цэн-
тральнай камісіі па спорыўцтву
завесен на чорную дошку. Але
гэта суровая мера ўздзеяння не
прымусіла раённае кіраўніцтва
па-большэвінку ўзяцца за работу
і пасля заняснення раёна на чор-
ную дошку ў Чэрвені ўсё астало-
ся па-старому. Па сёнешні дзень
яшчэ не выканан план эдачы іль-
носемя. Валакна сцяпінскай апра-
цоўкі эдана толькі 5,9 проц. гада-
вога задання.

— Наш раён не ільняводчы, лён
у нас культура як-бы няпланав-
ная, — разважаюць у райвыкан-
коме. Відаць, па гэтай прычыне
старшыня райвыканкома т. Сурба
не ўзяўся за непасрэднае кіраў-
ніцтва ільнозагатоўкам, хоць па-
становай ЦК і СНК персанальная
адказнасць за кіраўніцтва ільно-
загатоўкамі ўскладзена на стар-
шыню райвыканкомаў.

А. АСТАПЕНКА.

ЛЮБАНЬ

Апрацоўка і эдачы ільну ў ра-
ёне праходзіць марудна. Гэтай
справой амаль ніхто не займаец-
ца. Праўда, раённы план эдачы
ільносемя падзявае выканан на

скай радыёпераклічцы аб ходзе за-
гатоўкі ільну. І на гэтай падста-
ве ў раёне не забяспечылі калгас-
ы ільнотрапальнымі машынамі, і
калгасы, якія павінны апрацоўваць
ль пяць і больш тон валакна, вы-
мушаны апрацоўваць трасты ру-
камі.

Перад намі зводка аб ходзе іль-
нозагатоўкі па БССР. Капатневіцкі
раён эдаў ільновалакна толькі 0,3
проц. гадавога плана, Жлобінскі
— 12,8 проц., Чачэрскі — 7,8 проц.,
Парыцкі — 1,6 проц., Клічэў-
скі — 8,6 проц., Чэрвеньскі — 5,9
проц., Жыткавіцкі — 9 проц.

Хто даў права гэтым раёнам
зрываць важнейшае заданне
дзяржаўнага значэння? Хто даў
права кіраўнікам гэтых раёнаў
прыкрывацца тым, што па звод-
ках Наркамзема яны не адносяць
да групы ільняводчых раёнаў,
і па гэтай прычыне зрываць іль-
ноапрацоўку ў калгасах?

Ці доўга кіраўнікі гэтых раёнаў
будуць прыпець падобныя анты-
дзяржаўныя адносіны да ільну
і ліберальнічаць з людзьмі, якія
патрабуюць зрыву плана ільнозда-
чы дзяржаве?

Энтузіясты высокай прадукцыйнасці працы

Стаханавцы фабрыкі імя Ленерта (Віцебск).



Тав. Багдану—рантоўшчыні. Пры-



Тав. Богорад. На сваім працэсе—



Тав. Богорад. На сваім працэсе—

да не зважаючи уваги на забрудженість двароу.

ГУСАРЭНКАУ.

Па слядах выступленняў «Звязды»

«ЗАБЫТЫ УЧАСТАК РАБОТЫ»

У пякарні і на кухні сталовай соўгаса «Пабела» (Масіслаўскі раён) рабочыя працуюць без залатау, няма ўмывальнікаў і ручнікоў. Рабочыя вучуюць і развешваюць сваю брудную вопратку ў пякарні, — пісалася ў «Звяздзе» ад 18 жніўня.

Загадчык раённага аддзела аховы здароўя паведамляе, што ва антысанітарна становішча сталовай і кухні ў соўгасе «Пабела» прынята да адміністрацыйнай адказнасці — штраф — загадчык сталовай Федараў. За антысанітарна становішча хлебапякарні аштрафаваны хлебапек Рыбакоў і старшыня ходасяўскага сельпо Дуксін.

«ШКОЛА ПРАДАНА НА ДРОВЫ»

У «Звяздзе» ад 20 кастрычніка было аштрафавана пісьмо тав. Вароніна аб тым, што школа продана на дровы. У пісьме гаварылася, што старшыня Ядрана-Слабодскага сельсавета (Клічаўскі раён) тав. Солтан прадаў калгас «Другая пяцігодка» на дровы школу. А дзвеі зараз вучацца ў 4-метровай сялянскай хаце.

Райвыканком паведамляе, што за парушэнне пастаюў партыі і ўрада аб школе т. Солтан знят з работы.

ПА СЛЯДАХ НЕАПУБЛІКАВАНЫХ ПІСЕМ

Калгаснікі Гур'ян М., Блахаў М. і іншыя пісалі ў «Звязду» аб шкідніцкай дзейнасці старшыні калгаса імя Фрунзе, Гаралдзецкага сельсавета (Шклоўскі раён).

Райвыканком паведамляе, што старшыня калгаса Сляпцоў з работы знят і выязной сесіяй нарсула Шклоўскага раёна 12 кастрычніка прыгаворан да трох гадоў пазбаўлення волі.

У калгасе імя Першага мад. Землявоцкага сельсавета (Даманавіцкі раён) вядучы аддзела да пчаларства Брыгадзір калгаса Рамік Пётр заразіў пчол рознымі хваробамі. Аб гэтым напісаў у «Звязду» калгаснік П. Ф.

Пракуратура — рэспублікі, куды было накіравана гэта пісьмо паведамляе, што вінаваты ў злачынствах адносінах да пчаларства Рамік П. П. аддад па суд.

чэрнія курсы па павышэнні ліфікацыі трактарыстаў і палітшкола. Тав. Пахомаў у гэтых школах першы па паспяховасці.

У парадку грамадскай работы ён вучыць двух трактарыстаў лепшаму асваенню трактара.

П. МІНЧАНКОУ, С. КАЗНАЧЭУ.

Чаўскі раён.

Інжынерна-тэхнічная секцыя не дапамагае стаханаўцам

У пісьме да тав. Сталіна інжынеры і тэхнікі Масквы пісалі: «Мы добра разумеем, што стаханаўскі рух патрабуе ад нас вядзучай арганізатарскай работы і ініцыятывы. Мы добра ўлічваем, што не камандзір той інжынер, які не можа ўзначаліць барацьбу перадавых рабочых, які не ўмее разам з імі рынуцца ў бой для выкарыстоўвання тэхнікі да дна».

На менскім заводзе імя Кірава таксама ёсць інжынеры і тэхнікі. Яны нават аб'яднаны, як гэта вядзіцца, у секцыю інжынерна-тэхнічных работнікаў. Ёсць старшыня, прозвішча якога Спеван.

Трэба думаць, што члены МТС завода імя Кірава і тав. Спеван чыталі пісьмо маскоўскіх інжынераў і тэхнікаў, якое канкрэтна расказвае праўдзю партыі аб іх удзеле ў стаханаўскім руху. На заводзе імя Кірава ёсць стаханаўцы, як Гімельштэйн, Старчанка, Місель, Лапін, якія па-новаму арганізаваўшы сваю працу, ушчыльнілі свой рабочы час і працэс работы, выконваюць дзённую норму на 250—300 процантаў. Аднак, гэтыя людзі працуюць без адпаведнай дапамогі інжынерна-тэхнічных работнікаў.

У канструктарскім аддзеле завода працуе пяць інжынераў і тэхнікаў. Інжынеры, тэхнікі, майстры ёсць у кожным цэху, але гэта сіла, якая навінна была зараз-жа прыісці на дапамогу стаханаўцам, акружыць іх клопатамі і ўвагай, арганізаваць ім кансультацыю па тэхналагічных працэсах, гэтага не зрабілі. Аказвае сістэматычную дапамогу стаханаўцам толькі інжынер механічна-зборачнага цэха тав. Гершум.

Вельга сказаць, што секцыя МТС і яе кіраўнік не гавораць аб стаханаўскім руху Мітусні хапае, але затое мала справы.

Такімі-ж агульнымі разважанымі і мітуснёй займаецца і заводскі аддзел рацыяналізацыі і вынаходства, на чале якога стаіць тав. Заусцінскі.

І. ПУЧЫНСКІ.



Тав. Багданаў—рантоўшчык. Прывывае ў змену 760 пар пры плане 369 пар.



Тав. Бардзюноў. Замест 298 пар абутку па плану, ён вырабляе 535 пар.



Тав. Богарад. На сваім працэсе—строчцы саюзак—ён выконвае праграму на 190 процантаў.

БЕЗ ДЗЯРЖАЎНАЙ ДАТАЦЫІ

Рух перадавых прадпрыемстваў за поўную рэнтабельнасць прыняў самыя шырокія размеры. Ва ўсю шырыню разросся і рух перадавых МТС за работу без дзяржаўнай датацыі.

Зварот нарпома земляробства БССР т. Венека, а таксама і пачын бешанковіцкіх таварышоў аб адмаўленні ад дзяржаўнай датацыі знайшоў гарачы водгук і сарод рабочых 1-й Менскай МТС.

У рэзультата барацьбы за работу без страт, зніжэння сабекошту трактарных работ, укаранення гаспадарчага разліку і правільнай арганізацыі ўсіх працаў вытворчасці машынатрактарнай станцыі мы дабіліся таго, што можам сёння адмовіцца ад чарговай датацыі.

Гэта пытанне сур'ёзна прадумана ўсім калектывам нашых рабочых і служачых. Мы дэталёва абгаварвалі яго і на партыйных і на профсаюжных сходах. І зараз мы ўносім першы чэн на суму 60.000 рублёў у Наркамзем. Гэта наш першы, але вельмі сур'ёзны, крок да канчатковага пераходу на сапраўды рэнтабельную работу нашай МТС.

Адным з важнейшых вагараў у нашай барацьбе за рэнтабельнасць было ажыццяўленне лозунга т. СТАЛІНА «Кадры вырашваюць усё» і укараненне стаханаўскіх метадаў у работу кожнага механіка, кожнага трактарыста МТС. Тэхнічна і культурна выраслі рабочыя майстэрні і інжынерна-тэхнічны персонал.

Немалое значэнне ў барацьбе за рэнтабельнасць нашай МТС а'явілася штодзённая ўвага да ўчоту і справядзачнасці. Справядачная дысплыліна значна ўмацавалася. Своечасова пачалі паступаць балансы. Дырэкцыя МТС стала сістэматычна правяраць фінансавую гаспадарку.

Клопаты аб тым, каб стварыць кожнаму трактарысту валежныя матэрыяльныя і культурныя ўмовы, разгортванне масавай работы, укараненне сацыялістычных метадаў работы дало нам магчымасць вырасіць нямаля сапраўдных ударнікаў, стаханаўцаў барацьбы за высокі ўраджай.

Лепшыя ўзоры працы далі нашы стаханаўцы-трактарысты Крыштановіч, Маліноўскі, Плашчын-

скі іх вопыт мы зрабілі адабыткам усёй масы трактарыстаў. Тав. Крыштановіч вырапаваў на сваім «ХТЗ» 467 гектараў і эканоміў 525 літраў гаручага. За сваю работу ён атрымаў каля 11 цэнтнераў хлеба і 1.000 руб. грашыма. Трактарыст Плашчынскі вырапаваў на «ХТЗ» 474 гектары, а гаручага эканоміў 346 літраў. 414 гектараў вырапаваў т. Ганчарык і эканоміў 913 кілограмаў гаручага. Такіх прыкладаў можна прывесці нямаля.

Усе гэтыя высокія паказальнікі работ і эканомія гаручага дала нам магчымасць значна знізіць сабекошт апрацоўкі аднаго гектара. Наркамзем залаяваў нам 40 руб. 16 кап. на апрацоўку аднаго гектара. Мы аднак дабіліся зніжэння сабекошту да 31 руб. 16 кап. Мы дабіліся таксама і перавыканання данага нам Наркамземам плана апрацоўкі глебы — у пераводзе на мяккае ворыва апрацавалі 13.957 гектараў. Такім чынам, на «ХТЗ» прыпадае больш 368 гектараў.

Такая высокая вырапаўка на «ХТЗ» лішні раз паказвае наколькі немястоўны выказванні паасобных дырэктараў МТС і соўгасаў, а таксама і трактарыстаў, што «ХТЗ» можа вырапаваць максімум 280 гектараў. Нашы асобныя трактарысты паказалі, што 370 гектараў у сярэднім на адзін трактар не з'яўляецца мяжой. Мы пераканаліся, што маем усё магчымасці дабіцца такіх самых высокіх паказальнікаў, якіх дабіліся ўсе перадавыя МТС Саюза.

Аднак, асноўным у барацьбе нашай МТС за рэнтабельнасць а'явілася не толькі норма вырапаўкі, эканомія гаручага і скарачэнне адміністрацыйна-гаспадарчых выдаткаў. Галоўнае — гэта штодзённая і сістэматычная барацьба за высокую якасць выконваемых работ, за высокі ўраджай калгасных палёў. У калгасе «Чырвоны партызан», Падгайскага сельсавета, сабралі ўраджай з аднаго гектара ячменю 26 цэнтнераў, аўса — 22, жыта — 16,5 цэнтнера. У калгасе «Чырвоны будаўнік», Сяніцкага сельсавета, з аднаго гектара ўзялі ўраджай: жыта 15 цэнтнераў, ячменю — 23, аўса — 18, пшаніцы—17 цэнтне-

раў. Высокі ўраджай у выніку высокаякаснай работы трактарнага парка ўзялі імят калгасаў, абслугоўваемых нашай МТС. А гэта безумоўна адыграла вялікую ролю ў нашай барацьбе за рэнтабельнасць.

Трэба прызнаць, што не ва ўсіх яшчэ калгасах мы змаглі дабіцца такіх высокіх ураджаяў. Далейшым укараненнем аграцэхнікі ў калгасах, паліпшэннем якасці апрацоўкі глебы мы даб'ёмся яшчэ больш высокай ураджайнасці.

Ужо сёлета мы залажылі моцны фундамент высокай ураджайнасці на 1936 год. На 20 кастрычніка нашы трактары ўзялі зябліва 5.000 гектараў пры плане 4.500 на ўвесь сезон. Ужо сёлета мы значна перавысілі колькасць натуралаты супроць планавай. Мы атрымалі 1.126 тон натуралаты замест 990.

Значную дапамогу ў заваяванні рэнтабельнасці аказала нам і праверка выканання даручанай работы. Работа кожнага трактарыста сістэматычна правяралася не толькі праўленнямі калгасаў, ад якіх мы патрабавалі пастаяннага кантролю, але і дожным работнікам апарата МТС. Кожную декаду мы падводзілі вынікі праўднай работы, а к канцу месца падлічвалі яе сабекошт.

Дасягнутых нам поспехаў у барацьбе за рэнтабельнасць і работу без дзяржаўнай датацыі мы змаглі дабіцца толькі таму, што Менскі гарком партыі штодзённа кіраваў нашай работай. Усё дасягнута нам дзякуючы непасрэднаму ўдзелу гаркома ва ўсіх дэталях нашай работы і правільных узаемаадносінках нашай МТС з калгасам у іх барацьбе за высокі ўраджай.

І. ШЭЛЕГ

Дырэнтар першай Менскай МТС.

ГРЭСК (Па тэлеграфу). Разгортваючы барацьбу за рэнтабельнасць, мы адмаўляемся ад 25 тысяч рублёў датацыі, якія нам належыць ад дзяржавы па плану.

ГРУМБІНА,

памочнік дырэктара па палітчастцы.

ніцтва ільнозагатаўкам, толькі пастававай ЦК і СНК персанальна адказнасць за кіраўніцтва ільнозагатаўкамі ўскладзена на старшыню райвыканкомаў.

ўрада аб кілонумарах і інструкцыі Наркамзема земадзвел разаслаў у калгасы толькі 28 кастрычніка.

А. АСТАПЕНКА.

ЛЮБАНЬ

Апрацоўка і здача ільну ў раёне праходзіць марудна. Гэтай справай амаль ніхто не займаецца. Праўда, раённы план здачы валакна дзяржаве выканан на 22,8 проц. Але лён паступае толькі ад 2—3 сельсаветаў раёна. Такія сельсаветы, як Ніжынскі, Тальскі і Слабадскі, зусім не прыступілі да здачы валакна, а многія калгасы апрацоўку валакна адкладваюць на зіму. Калгас «Ударнік» здаў толькі 28 кілограмаў з плана ў 20 цэнтнераў, а далейшую апрацоўку валакна праўленне спыніла. Старшыня калгаса Абчынец загадаў, пакуль

не скончаць выбарку бульбы ні лён не брацца. Не кепскі лён парос і ў калгасе «Шлях сацыялізма». Але і тут з апрацоўкай валакна і здачай яго дзяржаве не спяшаюцца. У калгасе нават яшчэ не пачалі паціліся пабудаваць сушню.

Неарганізавана ідзе апрацоўка валакна ў калгасе «Ленінскі шлях». Жанчын на апрацоўку вылучаюць як быццам многа, але працуюць яны скопам, а ў рэзультатае — вельмі нізкая прадукцыйнасць працы.

М. ДАСТАНКА.

ХОЦІМСК

За апрацоўку ільну ў раёне яшчэ па-сапраўднаму не ўзяліся. Як кажуць у калгасах, чарга яшчэ не падышла.

— Перш скончым капаць бульбу, тады і за лён возьмемся, — гаворыць старшыня Арлоўскага сельсавета т. Пасрэдняк. І гэта ў той час, калі па сельсавету не аздава амаль ніводнага цэнтнера валакна — а трэба аддаць 79 цэнтнераў. Не скончана яшчэ і здача трасы.

У калгасе «Новае жыццё» 2 гектары ільну пераложыла Адамьяныя па ільну Н. Неспарэнкі М. Галупка за вылехаван ільну не сачылі. У сельсавете 5 мяльных машын, але яны не працуюць.

90 ПРОЦАНТАУ ЦЯГАВАЙ СІЛЫ НА ЗЯБЛІВА

СЯННО. 31 кастрычніка калгас «Немойта» закончыў уборку бульбы на плошчы ў 28 гектараў. Ураджай бульбы сёлета ў калгасе добры. Гектар дае 117 цэнтнераў. Калгас выканаў бульбапастаўкі 450 цэнтнераў добрай бульбы калгасе забуртаваў на насенне. На працаваен калгаснікі атрымліваюць па 8 кілограмаў бульбы. Затое з зябліва калгас адстаў. Праўленне спачатку не здолела спалучыць усё віды сельскагаспадарчых работ. Са 105 гектараў зазяблена толькі 50.

Не падрыхтаваны і сушні. Гаведна адстае ў гэтым сельсавете і аднаасобны сек ір, які не здаў яшчэ ніводнага кілограма валакна.

Ніводнага цэнтнера валакна не здаў і Зябляшанскі сельсавет. Тут ва многіх калгасах да трасы адносяцца па-драпежніцку.

У калгасе «Варэц» звелі за спецішчаў трасу, склалі ў кучу і ва гэтым спынілі ўсюкую работу з ільном. Трасу расцягвае жыўёла. Сушні не адрамантаваны. Сушыя провы не загатоўлены.

Такое-ж становішча амаль за ўсіх калгасах раёна.

В. КУЛЯШОУСКІ.

Зараз праўленне калгаса караным чынам перабудавала работу на ворыве. Створаны 4 пастаянныя звенні з лепшых калгаснікаў-ударнікаў. За кожным звяном замацаваны пэўныя ўчасткі. На ворыве пераклучана 90 проц. цягавай сілы.

Паміж алугарамі шырока разгорнута сацыялістычнае спаборніцтва. Лепшы калгаснік-ударнік Аверка Гаўрыла штодзённа ўзорвае на 0,80 гектара замест нормы ў 0,55. Добра працуе і калгаснік Няфёдаў. За дзень ён узорвае аднаконным плугам па 0,40 гектара пры норме ў 0,35.


На зябліве не былі створаны пастаянныя звенні. Людзі штодзень мяняліся, на работу выходзілі позна, дзённыя нормы не выконваліся.

Калгаснікі паставілі перад сабой задачу да кастрычніцкіх свят поўнаспраўна завончыць зябліва.

М.

ПЕРАД СВЯТАМ

СТАЛІЦА УПРЫГОЖВАЕЦЦА



У горадзе Менску на рагу вуліц Энгельса і Мірза будуюцца Палац піонераў і омпібрат. НА ЗДЫМКУ: Будавніцтва Палаца. Фото КАПЛІНСКАГА.

Заканчваецца работы на мастацкаму афармленню вуліц, дамоў, пляцоў сталіцы БССР. Перонь менскага вакзала афармляецца на тэму «Уперад да сусветнага Кастрычніка». На фоне сцягаў будучы устапоўлены партреты Леніна, Сталіна, Дзімітравы і Тэльмана. Перон будзе ўпрыгожан лозунгамі на сьмі мовах — англійскай, французскай, нямецкай, польскай, рускай, беларускай і яўрэйскай.

Вуліца 11 ліпеня і сквер «КІМ» упрыгожваюцца сьпігамі і ілюмінацыяй. Вальмі 26-метровы партрэт таварыша Сталіна ва ўвесь рост упрыгожвае фасад Дома ўрада. Правы насупрот Дома дэжаруюцца чырвонымі сьпігамі і асвятляюцца. Левы бок Совецкай вуліцы ад Комсомольскай да Ленінскай упрыгожваюцца выстаўкай на камуністычнаму выхаванню дзяцей. Ад Ленінскай вуліцы да Энгельса ў вітрынах абсталяваюцца выстаўка карцін беларускіх мастакоў. Правы бок Совецкай пакама рост савецкага гандлю.

Калі Дзяржбанка і кіно «Чырвоная зорка» абсталяваюцца галерэя партрэтаў 140 стыханаўцаў буйнейшых прадромстваў сталіцы. У вітрынах Ленінскай — выстаўка архітэктурчых БССР і СССР. Балконы вуліцы дрыпуюцца чырвонай матэрыяй.

На пляцу Волі выстаўляецца панно на абарончым тэмы. Ля ўваходу ў сквер на Совецкай вуліцы ўстаўляецца 12-метровы абеліск з паказам усіх родаў войск СССР. З боку Чырвонаармейскай вуліцы на скверы вывешваюцца гіганцкі сьцяг у 132 кв. мэтрах. На ім — партреты Леніна і Сталіна. Насупрот будынка новага Дома Чырвонай арміі вывешваюцца партреты герояў Савецкага Саюза. Фантан у скверы ілюмінаецца дынамічным святлом.

Дом партактыва выстаўляе панно з паказам рэвалюцыйнага руху ў капіталістычных краінах.

ВЫКАНАННЕ ІЛЬНОЗАГАТОВАК

СЯННО, 3 лістапада. (БЕЛТА). Новымі перамогамі суотракаюць працоўныя Сяненшчыны гадавіну Кастрычніка. 50 калгасаў ужо выканалі ільнозагатоўкі. Калгас «Шынкава» здаў звыш плана 7 пэнтнераў валакна, калгас імя Тіміразева — 3 пэнтнеры. У калгасе «Ленінскі шлях» заканчваецца будавніцтва двух культурных лазняў, новай канюшні і кароўніка. 15 бескароўных калгаснікаў арцелі «Аляксінчы» надзяляюцца цёлкамі.

У дзень Вялікай гадавіны калгас «Перамога», Сідорніцкага сельсавета, атрымае акт на вечнае карыстанне зямлі. На святочным банкете будучы прэміраваны 40 лепшых людзей калгаса. Былая дарэчка пераабсталяваецца пад калгасны клуб.

РОСТ КАЛГАСНАЙ КУЛЬТУРЫ

ЛІЗНА, 3 лістапада. (БЕЛТА). Кастрычніцкія ўрачыстасці будучы культурна і весела праводзіць калгаснікі Лівеншчыны. У калгасах «Вольшэвік» і «Беларуская вёска» адкрываюцца новыя клубы і хаты-лабараторы. Новы вялікі клуб пачне працаваць у Высачанскай МТС, пры якім будзе радыёаудыторыя, тытальня і аграбілет.

У Каспяве электрыфікуюцца цэнт сельсавета. Электрычнасьць праводзіцца ў канцэлярыю сельсавета, школу, пошту і малочна-таварную ферму калгаса «Колас».

АЛІМПІАДА МАСТАЦКАЯ САМАДЗЕЙНАСЦІ

ГОРКІ, 3 лістапада. (БЕЛТА). У дні Кастрычніцкіх свят адбудзецца алімпіяда мастацкай самадзейнасці студэнтаў сельсакасадарчага Інстытута. Выступіць аркестр народных інструментаў з 46 чалавек, дзас з 30 чалавек, драмгурток Калі 150 студэнтаў і навуковых работнікаў інстытута будучы удзельнічаць у алімпіядзе.

ПРАДСВЯТОЧНЫ КІРМАШ У ОРШЫ

ОРИПА, 3 лістапада. (Кар. «Звязь»). 1 лістапада адкрыўся міжрэіны кірмаш ў Оршы. У кірмашны ўдзельнічаюць апрача Аршанскага Багушэўскі, Талачынскі і Горакі раёны. Гандлюючыя арганізацыі вывезлі на кірмаш розных тавараў на суму 200 тысяч рублёў. Многа сельсакасадарчых прадуктаў, прывезеных вакольнымі калгасамі і саўгасамі.

ПРАДУКТЫ ДА СВЯТА

Гандлюючая сетка Белкартгадлі ў гарадах БССР і некаторых раённых цэнтрах да кастрычніцкай гадавіны забяспечана каўбаснымі вырабамі і капчоносіямі, галандскім сырам, кансервамі, цукрам, кандзіцёрскімі вырабамі, маргарынам, свежай рыбай мясцовага ўлову, табачнымі вырабамі, гаспадарчым мылам і т. д. Хлебазаводы выпускаюць пашпраны асартымент хлебных і кандзіцёрскіх вырабаў.

НАД ЧЫМ ПРАЦУЮЦЬ ПІСЬМЕННІКІ БССР

Пісьменнікі БССР рытуюць рад новых мастацкіх твораў. Народны паэт рэспублікі Якуб Колас працуе над другой кнігай паэмы «На шляхах волі». К. Чорны заканчвае раман «80 год», М. Лынькоў піша кнігу для школьнікаў «Міколка — паравоз», А. Александровіч рытуе кнігу «Ад вясны да вясны», — вершы і паэмы (1932—1935 г.). П. Галавач працуе над раманам аб праблеме Вялікага Дняпра З. Бядуля заканчвае кіносценарый для гукавога фільма пра эпоху прыгонніцтва на Беларусі. П. Броўка піша паэму «Баллада Моабіцкай турмы», прысвечаную Тэльману. Краліва рытуе другую кнігу рамана «Мядзведзічы».

У Каспяве электрыфікуюцца цэнт сельсавета. Электрычнасьць праводзіцца ў канцэлярыю сельсавета, школу, пошту і малочна-таварную ферму калгаса «Колас».



У новабудаванай 29-й сярэдняй школе на Серабранцы (Менск) працуюць розныя гурткі: музычны, харавы, фізкультурны і інш. НА ЗДЫМКУ: работа гуртка па малюванню (малююць маляльнымі фарбамі). Фото КАПЛІНСКАГА.

Пачынаецца асенне-зімовы спартыўны сезон. У БССР ён будзельмі насычан спартыўна-масавамі мерапрыемствамі.

У лістападзе адкрываецца пэка-атлетычны сезон. Калгасныя і сельскія аддзелы пачынаюць працу па развіццыву гарадоў па тэма адбудовы спартыўных пляцовак і пляцовак атлету. У Менску адбудуцца першая гаварыская спартыўная пляцоўка з камандай майстроў Ледніпра і Масквы.

На фабрыках і заводах у саўсках калгасах і навуцальных устаноў у студэнцкіх праводзіцца глыбля апартакіяды. Адбудуцца прыдмыскавыя аотрочыя і дзясныміж трыма гарадамі: Менск, Вецэск, Гомель. Менскія калгасныя спартыўныя аотрочыя з камандамі г. Горкага. Абудуцца аотрочыя трых гарадоў па барацьбе боксу і штахетах. У гэтым месяцы праводзіцца дзіцячы гарадскі міжотчыны опадорніцты і ўсебеларускае дзіцячае імкнастычнае та, будзе развіццва міжвельнае першыства па валейболу і баскетболу.

У лютым у Віцебску развіццва першыства БССР па лыжах. Мядзуд дзіцячых і калгасных БССР выяждваюцца на Фосалонны опадорніцты. Балеры Менска едуць у Кіеў на таварыскую аотрочу. Бары — у Тіфілі.

Кіеўскія хакаці прыедуць у Менск. Пасля гэтай аотрочы мекскія хакаці паедуць для таварыскай аотрочы ў Ленінград. Таварыскае і дзіцячае адбудуцца ўсебеларускае опадорніцты па тэма і міжвельнае першыства па баскетболу. Па баскетболу аотрочыцца каманды Менска, Віцебска, Гомеля і Вабруцка. У Менску адбудуцца адт лепшых зьяжнікаў і калгасных лепшых аотрочыя і калгасны і будз праводзіцца опадорніцтва чатырох лепшых саўска-калгасных таварыскага каманд.

У сакавіку — ўсебеларускае ўсебеларускае опадорніцты на пляжах. Зборная каманда дзіцячых БССР выядзе на аотрочу ў Вабруцку (Вабруцкае) Каманды дзіцячых і баскетбалістаў паедуць у Кіеў на таварыскую аотрочу. У Менск прыедуць баскетбалісты і валейбалісты Масквы.

Усебеларускае опадорніцты па цяжкай атлетыцы і кустальнае развіццва на баскетболу і валейболу адбудуцца ў красавіку. ЦЫБЕО.

ЗДАРЭННІ.

Крэма гармоні. 8 кватэры і. П. Мязгурава, які жыў у Менску па Студзёнкай вул. у доме № 42, была ўкладзена гармонікоштам у 800 рублёў. Усталявалена, што кражу зрабіў М. Ф. Русаў, які без пэўных зьяяна і месца жыхарства і не мае пашпарта. Гармоні звернута Мязгураву. Русаў арыштаван.

Адзіны рэдактар СТЭРНІН.

ПА ГАЗЕТНЫХ РАДКАХ

НА СВЯТА У МАСКВУ
Па запрашэнню Народнага камітэта шляхоў зносінаў у Маскву на святкаванні XVIII гадавіны Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі з'едуцца каля 1000 лепшых стыханаўцаў-крываласоўцаў чыгуначнага транспарту. На дарогах разортваюцца спадорніцтва на права ўзведу ў кастрычніцкіх урачыстасцях у сталіцы («Робочыя Мясны»).

КІНОФЕСТЫВАЛЬ ДЛЯ КАЛГАСНАЙ МОЛАДЗІ

ЦК ЛКСМ Украіны праводзіць у 126 раёнах кінафестываль калгаснай моладзі. Мета фестывалю — азнаміць маладых калгаснікаў з лепшымі савецкімі фільмамі. У правядзенні кінафестывалю прымуць удзел усе гукавыя кінаатэатры і 550 сельскіх кінаперасоак («Момуніст»).

АКАДЭМІЯ ВОДНАГА ТРАНСПОРТУ

У Ленінградзе арганізуецца Акадэмія воднага транспарту, якая будзе рытываць кіруючы камандны састаў — начальнікаў пароходстваў, начальнікаў вялікіх партоў і прыстаней, дырэктароў суднарамонтных заводаў і т. д. Набор у Акадэмію пачнецца ў гэтым годзе. Будзе прынята 60 чал. («Ленінградская правда»).

МЯСЦОВАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ У КАСТРЫЧНІКУ

Мясцовая прамысловасць БССР план за кастрычнік выканала на 107,2 проц. Выпушчана прадукцыі звыш плана на 2,390 тысяч рублёў. Цяжкая прамысловасць месцяную праграму выканала на 106,9 проц., у тым ліку металапрацоўчыя прадпрыемствы — на 108,9 проц. Лёгкая прамысловасць выканала

«ДЗЕЦІ КАПІТАНА ГРАНТА»

У Тагароўскі порт прыбыло трохматравае паруснае вучэбнае судно «Вега», якое належыць расатоўскаму воднаму тэхнікуму. На ім на працягу фойга лета адмаўся прыгодніцкі фільм «Дзеці капітана Гранта» па раману Жуль-Верна. Здымкі праводзіліся над кіраўніцтвам рэжысера Вайнішова ў Чорным моры, ля берагоў Ватума і Ялты. У ролі матросаў яхты «Дункан» адмаўся студэнты воднага тэхнікума («Молот»).

ЧЫГУНАЧНЫ МОСТ ПРАЗ КАНАЛ ВОЛГА—МАСКВА

Скончана будавніцтва чыгуначнага маста праз канал Масква-Волга каля станцыі Хімік Окцябрскай чыгункі.

Пабудова маста — новая перамога савецкай тэхнікі. Па велічыні прадэту жалезабетонны мост не мае сабе роўнага ў Савецкім Саюзе. Над новым мастом могуць свабодна праходзіць чатырохнаварховыя морскія судны. Па масту пракладзены 4 чыгуначныя лініі («Сталінградская правда»).

план на 106,6 проц., у тым ліку абутковыя прадпрыемствы на 109,9 проц. і швейныя — на 104,3 проц. Перадавой па выкананню кастрычніцкага плана ідзе лясная прамысловасць — 118,1 проц. Харчовая прамысловасць выканала план на 117 проц. (БЕЛТА).

„Белгастраном“ № 1

Да 24 тысяч рублёў штодзённага звароту, 7 тысяч наведвальнікаў у дзень. Гэтыя дзве лічбы наглядна ілюструюць работу магазіна № 1 «Белгастраном» на рагу Совецкай і Комсомольскай. Гэта самы вялікі і найлепш абсталяваны гаспадарчы магазін Менска. Да лютага гэтага года сталіца БССР не мела такога буйнага і ўзорнага магазіна, няма чаго ўжо гаварыць аб старым дарэвалюцыйным Менску.

У пачатку аддзялення «Белгастранома» можна знайсці самы рознастайны асартымент прадуктовага тавараў: да 15 гатунаў каўбасных вырабаў, селядцы розных відаў, рыба, вялікі выбар кандзіцёрскіх вырабаў, рознастайныя малочныя прадукты, віно і т. д. З густам абсталяваныя вітрыны, прыгожыя выстаўкі тавараў у самым магазіне, уворная чыстая прычываюць шматлікіх пакупкоў.

Нашы ганлябыя арганізацыі могуць вучыцца ў магазіна «Белгастраном» метадам культурнага гандлю: хуткаму, акуртанаму водпуску тавараў, уважлівым адносінам да спажыўца, задаваленню яго запатрабаванняў.

Магазін не забывае і такіх «дробязей», якімі пагарджае большасць нашых магазінаў: тавар адпускаяецца ў акуртану перавязаных звертках, мяшчохках, пергаментнай паперы і інш. Прадукты, якія хутка псуваюцца, задоўваюцца ў спецыяльна абсталяванай халадзільнай шафе.

Асабліва вырае попыт на тавары ў гэтым месяцы пасля адмены картачнай сістэмы. Продаж масла, каўбасных вырабаў павялічыліся амаль у два разы.

З першага лістапада ў магазіне ўведзены прыём папярэдніх заказаў з дастаўкай на дом.

Каб лепш абслужыць работчых спажыўцоў у дні перад Кастрычніцкімі святамі, арганізавана бюро па прыёму заказаў з дастаўкай на дом на буйных заводах, фабрыках і ўстановах: імя Варашылава, імя Молатава, «Кастрычнік», «Вольшэвік», у Доме ўрада і т. д. Заказы прымаюцца таксама па тэлефону.

С. БУТОМАУ.

ГУКАВЫ КІНОТЭАТР «Чырвоная зорка»
Гукавы мастацкі фільм выт. Бел. дзяржкіно ШЛЯХ КАРАБЛЯ

ГУКАВЫ КІНОТЭАТР «Пролетарый»
Гукавы мастацкі фільм ВАРОЖЫЯ СЦЕЖКІ

Гукавы кінотэатр «ІНТЭРНАЦЫОНАЛ»
—) Гукавая (—) музычная камедыя ГАРМОНІ

МЕСЯЧНІК ТЭХНІКІ

СЕННЯ, 4 лістапада, у 7 з паловай гадзін вечара, у Доме тэхнікі (Комсомольская, 25) адбудзецца ДАКЛАД т. ЛАПЦЕВА на тэму: НОВЫЯ ВІДЫ ТЭКСТЫЛЬНАЯ СЫРАВІНЫ І ІХ ВЫТВОРЧАЕ АСВАЕННЕ. Уваход вольны.

ПАСТАНОВА № 46

прэзідыум Менскага гарадскога савета ад 3 лістапада 1935 г.

Аб змене пастановы прэзідыума Менскага гарсовета ад 29 кастрычніка 1935 года «Аб парадку гандлю ў прадсвяточныя і святочныя дні свята Кастрычніцкай рэвалюцыі».

У змену пастановы прэзідыума Менскага гарсовета ад 29 кастрычніка 1935 г., Менскі гарадскі савет ПАСТАНАУЛЯЕ: 3 лістапада сенад у прадсвяточныя дні і свята...

6 лістапада г. г. у 7 гадзін вечара, у павяшчанай Дома ўрады (зал пасяджэнняў з'ездаў) адбудзецца

Урачыстае пасяджэнне пленума Менскага гарадскога савета

рабочых, сялянскіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў аотрочыя з партыйнымі, савецкімі, профсаюзнымі і грамадскімі арганізацыямі.

Варашылава, імя Молатава, «Кастрычнік», «Большэвік», у ДOME ўрада і т. д. Заказы прымаюцца таксама па тэлефону.
С. БУТОМАУ.

Лёгка прамысловасць выканала план на 106,9 проц. Цяжкая прамысловасць — на 105,9 проц. Праграму выканала на 118,1 проц. Харчовая прамысловасць выканала план на 117 проц. (БЕЛТА).

Перадавой на выкананню кастрычніцкага плана ідэі лясная прамысловасць — 118,1 проц. Харчовая прамысловасць выканала план на 117 проц. (БЕЛТА).

таў і навуковых работнікаў інстытута будучы удзельнічаць у алімпіядзе.

бранцы (Менск) працуюць рознапланавы, харавы, фізкультурны і інш. работа гуртка па маляванню (малююць малянамі фарбамі).
ФОТО КАПЛІНСКАГА.

6 лістапада г. г. у 7 гадзін вечара, у памяшканні Дома ўрада (зал пасяджэнняў з'ездаў) адбудзецца ўрачыстае пасяджэнне пленума Менскага гарадскога савета

Аддзел рэдактар СТЭРНІ

ГУКАВЫ КІНОТЭАТР «Чырвоная зорка»	Гукавы мастацкі фільм вытв. Белдзяркіно ШЛЯХ КАРАБЛЯ
ГУКАВЫ КІНОТЭАТР «Пролетарый»	Гукавы мастацкі фільм ВАРОЖЫЯ СЦЕЖКІ
Гукавы кінотэатр «ІНТЭРНА-ЦЫЯНАЛ»	—) Гукавая (—) музычная камедыя ГАРМОНЬ
Кіно «СПАРТАК»	Выдатны мастацкі фільм СВЕТЛЫ ГОРАД

Выдавецтву «Звязда»
ПАТРЭБНЫ
чорнарабочы і прыбральшчыца
Зварачацца: Совецкая, 63, другі паверх, да заг. гаспадаркі.

ЗГУБЛЕННЯ І УКРАДЗЕННЯ ДАКУМЕНТЫ ЛІЧЫЦЬ НЕСАПРАЎДНЫМІ:

Галубовіч П. Ц. — пашпарт, Званю М. А. — пашпарт, Выпіска Арцух А. В. — пашпарт, Кашчан З. Г. — пашпарт, Заяц Д. І. — выпіска аб акасаванні шлюбу, Каган Ф. — торгсінгаўская кніжка за № 334824, Вуль У Ф. — пашпарт і комсамольскі білет, Цераховіч М. М. — вайсковы білет, Тоўстая Т. Я. — пропуск на фабрыку «Октябрь», калгас «Ударнік» — квіток № 451230 аб аддачы памольнага збору, Семенькоў А. — вайсковы пасведчанне, Гурскі М. Р. — вайсковы білет, Чон А. Я. — пашпарт, Міроненка С. С. — пашпарт, Якубоўскі І. І. — пашпарт, профбілет і вайсковы білет.

ПРЫЕЗДЖАЙ адзінокай патрэбен пакой. Пажадана ў цэнтры. Плата па згодзе. Званіць па тэл. № 24-857.

У аддзел аб'яў газеты
ЗВЯЗДА
званіце па тэлефону
№ 21-360

МЕСЯЧНІК ТЭХНІКІ
СЕННЯ, 4 лістапада, у 7 з паловай гадзін вечара, у ДOME тэхнікі (Комсамольская, 25) адбудзецца ДАКЛАД т. ЛАПЦЕВА на тэму: **НОВЫЯ ВІДЫ ТЭКСТЫЛЬНАЯ СЫРАВІНЫ І ІХ ВЫТВОРЧАЕ АСВАЕННЕ.**
Уваход вольны.
ОРГКАМІТЭТ.

Для калгаснага базару з 3 па 6 лістапада
ФАБРЫКА-КУХНЯ
выпускае наступны асартымент тавараў:
РОЗНЫЯ КАНДЫЦЕРСКІЯ ВЫРАБЫ, РЫБА розных сартоў, ШТУЧНЫЯ СЕЛЯДЦЫ, СЫРНІКІ, КІСЕЛЬ І ІНШ. на суму 10.000 рублёў.
Гандаль будзе праводзіцца на Віленскім і Чэрвеньскім рынках.
Да святочных дзён фабрыка-кухня ПРЫМАЕ ЗАКАЗЫ на наладжанне вечароў.
ДЫРЭКЦЫЯ.

ДА ўВАГІ ПАКУПНІКОЎ!
ВЯЛІКІ ВЫБАР САМЫХ ЛЕПШЫХ ПА ЯКАСЦІ ПРАДУКТАЎ
ЗАЎСЁДЫ ЗНОІДЗЕЦЕ ў магазінах
„БЕЛГАСТРАНОМА“.
Магазін № 1—Совецкая, 66, супроць ГУМ'а. Спецыялізаваны кафэ-чайны магазін № 3—Ленінская, 4.
Магазін № 2—Совецкая, 24, супроць Дома ўрада.
Каб прадаставіць максімальныя выгоды пакупнікам, у магазінах №№ 1 і 2 прымаюцца папярэднія заказы. Заказы выконваюцца дакладна, ва ўказаны пакупніком час. Па жаданню тавар дастаўляецца аўтамабілем ва ўсе канцы горада (кошт дастаўкі не вышэй 1 рубля).
Да надыходзячых свят наступілі Вялікія партыі ТАВАРАЎ: рыбакасервоя, кандыцёрскія, масласыры, віны-лікёры, какао, чай і інш.
Паступілі ў продаж дэкаратыўныя падарункі.
3 1 лістапада пры магазіне № 1 абсталёван МЯСНЫ аддзел.
3 2 лістапада магазіны «Гастронама» адкрыты з 9 гадзін раніцы да 1 гадзіны ночы.
8 лістапада магазіны гандлююць, як звычайна.
«БЕЛГАСТРАНОМА»

ПАСТАНОВА № 46
прэзідыум Менскага гарадскога савета
ад 3 лістапада 1935 г.
Аб змене пастановы прэзідыума Менскага горсавета ад 29 кастрычніка 1935 года «Аб парадку гандлю ў прадсвяточныя і святочныя дні свята Кастрычніцкай рэвалюцыі».
У змену пастановы прэзідыума Менскага горсавета ад 29 кастрычніка 1935 г., Менскі гарадскі савет ПАСТАНАУЛЯЕ:
7 лістапада гандаль у прадуктовых, хлебных і прамтаварных магазінах не праводзіцца.
Дазваляецца толькі гандаль у ларках з прахладжальнымі напіткамі і гандаль вразнас.
Нам. старшынні Менскага гарадскога савета І. СУХАРУЧКІН.
Сакратар Менскага горсавета І. КАЗЛОУСКІ.

ДЗЯ ЖАНЧЕ ВУДАВЕЦТВА БЕЛАРУСЬ — СЕКТАР КНІГАГАНДЛЯ
Вышла з друку і рассылаецца па кнігарнях ДВБ і БАК'а наступная літаратура:
НОТЫ «Октябрьская-пограничная», словы Шапавалава, муз. Палонскага. Цана 20 кап.
АБАРОНЧАЯ ЛІТАРАТУРА ПРАГРАМА для навучання інструктараў па падрыхтоўцы да задачы норм на значок «Гатоў да супроцьпаветранай хімічнай абароны» Цана 15 кап.
ЦС Асоавіяхіма—«Метадычныя ўказанні па падрыхтоўцы працоўных да задачы і прыёму норм на «Гатоў да СНХА». Цана 15 кап.
СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЯ ЛІТАРАТУРА БУТКЕВІЧ і інш. — «Сві нагадоўля» — дапаможнік для раённых калгасных школ і актыва свінагадоўчых калгасаў і соўгасаў. Цана 1 руб. 50 кап.
СЕКТАР КНІГАГАНДЛЯ ДВБ.

ДА ВЕДАМА ВУЧНЯЎ ШКОЛ, СТУДЭНТАЎ РАБФАКАЎ І ПЕДІНСТЫТАЎ
Паступілі і рассылаюцца па кнігарнях ДВБ, БАК'а, кібсках і сельпо (гандлюючых падручнікамі) дадатковыя тыражы наступных падручнікаў:
НА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ для няпоўнай сярэдняй і сярэдняй школ: КІСЕЛЕЎ — Алгебра, частка 1-ая (дадатковая). ФАЛГЕЎ — Фізіка, частка 1-ая.
НА РУСКАЙ МОВЕ для пачатковых школ: ТЕЦЮРАЎ — Прыродазнаўства, частка 1-ая. УШАКОЎ — Зборнік практыкаванняў па правапісанню (для беларускіх і рускіх школ).
для няпоўных і сярэдніх школ: ШАПАЧНІКАЎ і ВАЛЬЦАЎ — Алгебраічны задачнік, частка 2-ая. НАПОЎ — Арыфметыка. ДУБАВІЧОЎ — Стасная літаратура для вяд. тэхнікумаў.
ПАЛЯНСКІ і СТРАЛКОЎ — Практычныя заняткі па агульнай біяхолі.
СЕКТАР КНІГАГАНДЛЯ ДВБ.

6 лістапада г. г. у 7 гадзін вечара, у памяшканні Дома ўрада (зал пасяджэнняў з'ездаў) адбудзецца ўрачыстае пасяджэнне пленума Менскага гарадскога савета
рабочых, сялянскіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў сумесна з партыйнымі, савецкімі, профсаюзнымі і грамадскімі арганізацыямі.
ПРЫСВЕЧАНАЕ ХVІІІ ГАДА ВІНЕ ВЯЛІКАЯ ПРОЛЕТАРСКАЯ РЭВОЛЮЦЫІ.
На пленум па сваіх мандатах праходзяць: члены і кандыдаты горсавета, члены ЦК КП(б)Б, члены ЦВК, СНК, утварыўшага бюро РК КП(б)Б, ЦК і ГГ ЛКСМБ, члены прэзідыума ЦСПСБ і оргбюро райкомаў КП(б)Б.
Астатнія праходзяць на пленум па запрашальных блатах, якія можна атрымаць у горсавете (другі паверх, пакой № 32) з 4 лістапада ад 9 да 4 гадзін дня і ад 6 да 10 гадзін вечара.
Прэзідыум Менскага гарадскога савета РСЧД.

ЗАГАД № 16
УПАУНАВАЖАНАГА ДЗЯРЖАУТАІНСПЕКЦЫІ ПА БССР
г. Менск.
2 лістапада 1935 г.
Лік аўтадарожных здарэнняў, якіх фэб павялічваецца ў апошні час па БССР, з'яўляецца рэзультатам грубага парушэння як вадзіцелямі грамадзянскага аўтапарка, так і кіраўнікамі аўтагаспадарак існуючых пастаноў на аўтатранспарце: Пударганса пры СНК СССР ад 5/V 1934 г. за № 4, СНК БССР ад 5/IX 1934 г. і інш. аб барацьбе з парушэннямі правіл эксплуатацыі аўтатранспарта.
Сотні тысяч рублёў убытку прыносяцца дзяржаве, сотні аўтамашын выводзяцца са строю — п'яніцамі, парушальнікамі, разгільдзямі, дэзарганізатарамі сацыялістычнага аўтатранспарта. Дзяржаўныя аўтамабільныя інспектары ў БССР яшчэ не вядуць жорсткай барацьбы з гаспадарнікамі і вадзіцелямі, якія парушаюць правілы эксплуатацыі аўтамашын. Ёсць многа выпадкаў, калі разбітыя машыны ўтойваюцца адказнымі работнікамі і вадзіцелямі (Менск—Наркомаховы здароўя — нач. спецсектара Рудзенкоў, вадзіцель — шофер Ляндрэс і рад іншых), у іншых выпадках машыны аднаўляюцца і астаюцца не ўлічанымі, а вінаватыя ў аварыях — безнаказанымі.
Для поўнай ліквідацы аварый і прыгнэння вінаватых у парушэнні існуючых пастаноў па аўтатранспарце да суровай адказнасці і арганізацыі дакладнага ўчоту, загадваю:
1. Усім аўтагаспадаркам, пад персанальную адказнасць кіраўнікоў, у выпадку нязначнай паломкі машыны, якая з'явілася вынікам сутыкнення, наезду і т. д. складаць акты і на працягу 24 гадзін паведамляць аб гэтым у кіраўніцтва міліцыі і Дзярж-аўтаінспекцыі свайго ўчастка.
2. Усім дзяржаўтаінспектарам пры выкрыцці ў аўтагаспадарках утвараемых аварый неадкладна прыцягваць да самай суровай адказнасці аж да аддачы пад суд на падставе пастановы СНК БССР ад 5-IX-1934 г. вінаватых у гэтых кіраўнікоў, адхіляючы ад работ прамых вадзіцеляў-аварыйшчыкаў да разбору спраў на кваліфікацыйнай камісіі.
3. Абавязваю кіраўнікоў усе аўтагаспадарак неадкладна выежджаць на аварыі сваіх аўтамашын для асабістага ўстанаўлення прычын і мер, што ў далейшым шпярэдзіць аварыі ў яго гаспадарцы.
4. Усім дзяржаўтаінспектарам сумесна з міліцыяй і грамадскімі аўтаінспектарамі, арганізаваць пастаянную праверку правіл эксплуатацыі аўтамашын у горадзе і за горадам.
5. Зварачваю ўвагу ўпаўнаважанага ЦК саюза шофераў па БССР т. Юга на зусім недастатковую палітмасавую работу сярод шофераў нізавых профарганізацый.
Да кіраўнікоў аўтагаспадарак, якія не прымуць мер да ліквідацыі аварыйнасці і зладзейскага скарыстання аўтатранспарта, буду прымаць самыя суровыя меры.
Папярэджваю ўсіх дзяржаўтаінспектараў па БССР, што лепшым паказальнікам у рабоце дзяржаўтаінспекцыі будзе лічыцца рэзкае зніжэнне і адсутнасць аварыйнасці на аўтатранспарце, арганізаванай Беларускай рэспублікі.
В. а. Упаўнаважанага Дзярж-аўтаінспекцыі па БССР. АБЫСАГАМЯН.